



З пачаткам сезона колькасць насельніцтва ў Смалявіцкім раёне падвойваецца з 50 тысяч да 100. «Прырост» даюць сем'і членаў дачных таварыстваў. І сур'ёзней праблемай сталі стыхійныя звалкі ў лясах.



Шэраг аб'ектаў вытворчай, жыллёвай, інжынернай і транспартнай інфраструктуры Астравецкай АЭС ужо ўведзены ў эксплуатацыю, а неўзабаве павінна распачацца работа на катлаваных станцыях.



У красавіку беларускі завод будаўнічых матэрыялаў у Венесуэле пачаў выпускаць сваю першую прадукцыю. Пакуль што канвеер працуе ў гэтым рэжыме, але ў бліжэйшы час ён нарасціць сваю магутнасць.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

У БЕЛАРУСІ З 2013 ГОДА ПЛАНУЕЦА ШТОГОД ВЫПУСКАЦЬ АМАЛЬ 10 МЛН ТОН ЦЭМЕНТУ

Ход рэалізацыі інвестпраектаў, дзякуючы якім будуць да-сягнуты такія высокія паказчыкі, 30 красавіка ў час сваёй рабочай паездкі ў Гродзенскую вобласць вывучаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.



Кіраўнік дзяржавы, у прыватнасці, наведаў ААТ «Краснасельскбудматэрыялы» ў Ваўкавыскім раёне. Асноўныя тэмы паездкі кіраўніка дзяржавы — выкананне яго даручэнняў па мадэрнізацыі ў краіне цэментнай галіны, а таксама сацыяльна-эканамічнае развіццё Гродзенскай вобласці, Ваўкавыскага раёна, ход веснавых палявых работ.

Аляксандр Лукашэнка, падлягаючы на верталёце да Ваўкавыска, зверху праінспектаваў ход веснавых палявых работ у рэгіёне. «Калі астатнія раёны будуць як Свіслацкі і Ваўкавыскі, то і вынік у цэлым будзе добры», — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да губернатара Гродзенскай вобласці.

СТАР 2

ДАР' ДОМРАЧАВАЙ ПРЫСУДЖАНА СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ПРЭМІЯ ПРЭЗІДЭНТА «БЕЛАРУСІ СПАРТЫЎНЫ АЛІМП» 2012 ГОДА

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 27 красавіка падпісаў указ № 206, у адпаведнасці з якім спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды па біятлоне Дар' Домрачовай прысуджана спецыяльная прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Беларускі спартыўны Алімп» 2012 года. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамліў у прэс-службе беларускага лідара.

У ПЯТНІЦУ ПРЫПЯЧ ДА ПЛЮС 29

Сёння ўдзень захаваецца сухо і малавоўнае надвор'е, паведамліў рэдакцыя спецыяліст Рэспубліканскага гідромэцэара Мінпрыроды Волга Фядотава.

Сяргей КУРКАЧ.



У сям'і Веранікі Драздовай з вёскі Барбароў Мазырскага раёна ў разгары вясновай працы на прысядзібным участку.

ЦЫТАТА ДНЯ



Альбіна СЫТЧОЎСКАЯ, другі сакратар ЦК БРСМ: «Члены студапрадаў падчас трэцяга працоўнага семестра сёлета змогуць зарабіць ад 500 тыс. да 3—4 млн рублёў у месяц... Найбольш аплітнымі з'яўляюцца будаўнічы спецыялісты. Аднак нехта кажаць, што ў падпрадах або ў апрадах прадаўцаў хопіць і дзючыты мала атрымавацца. Згодна з Падатковым кодэксам, калі студэнці атраа афіцыйна зарэгістраваны на тэрыторыі рэспублікі, то падатак на заробкі студэнтамі грошы спадзяцца не будуць».

Table with weather forecasts for various cities and exchange rates for USD, EUR, RUB, and UAH.

Валерый ВАКУЛЬЧЫК:

«НЕЛЬГА ДАПУСКАЦЬ НЕЗАКОННАГА ПРЫЦЯГНЕННЯ ДА АДКАЗНАСЦІ»

Калі мы ўбачым супрацоўніка Следчага камітэта ў форме і якая яна будзе? За што больш за 60 следчых прыцягнулі да адказнасці? З якімі зваротамі не варта звяртацца ў новае ведамства? Пра гэта і не толькі распыліў старшыня Следчага камітэта Беларусі Валерый ВАКУЛЬЧЫК.

ЗАКЛЮЧЭННЕ ПАД ВАРТУ — ТОЛЬКІ У ВЫКЛЮЧНЫХ ВЫПАДКАХ
— Мы разумеем, што Следчы камітэт не можа заставацца ў баку ад рэалізацыі Указа Прэзідэнта аб канцэпцыі ўдасканалення сістэмы мер крымінальнай адказнасці. Таму скіроўваем супрацоўнікаў на больш шырокае прымяненне мер стрымання, не звязаных з абмежаваннем волі. На мой погляд, мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту павінна прымяняцца ў выключных выпадках — толькі тады, калі трэба. І ўжо ёсць пэўныя вынікі. Так, за першы квартал гэтага года ў 70% выпадкаў прымянялася мера стрымання ў выглядзе падлікі аб нявыездзе. У той жа час на 20-30% ніжэй, чым у іншых структурах, пры гэтым без уроню якасці. Прадугледжаны асобныя камплекты для тых, хто служыць у аператыўна-следчых групах, пастаянна знаходзяцца ў раз'ездах і для тых, чыя працоўны час праходзіць пераважна ў кабінетах.

РАСПРАЦОЎКА ФОРМЫ ДЛЯ СЛЕДЧЫХ ЗАЙМАЛІСЯ БЕЛАРУСІЯ ДЫЗАЙНЕРЫ
— Мы з энтузіязмам падыходзілі да распрацы і новай формы, і геральдычнага знака нашага ведамства. Спрабавалі адноставіцца ў іх традыцыі беларускага воінства і ўсёй нашай дзяржавы. Разуменьне, што трэба гэта зрабіць у кароткія тэрміны. Таму ўжо ў пачатку студзеня

і іці і скардзіцца ў розныя інстанцыі. Многія звяртаюцца па крымінальных справах, па якіх ужо вынесены прысуды. Мы ж не маем права падазраць сумненню рашэнне суда, яно можа быць аспрэчана толькі ў вышэйшай судовай інстанцыі. Акрамя таго, атрымалі шмат зваротаў, якія адносяцца да бытавых аспектаў. Іх мы, у адпаведнасці з законам, адпраўляем у адпаведныя дзяржаўныя органы.

УРОН, НАНЕСЕНЫ ІНТЭРЭТ-ПІРАМІДАЙ «МММ» У БЕЛАРУСІ, АЦЭНЬВАЕЦЦА Ў ВР800 МЛН
— Цяпер па справе фінансавай піраміды «МММ» праходзяць 5 падазронах. Ім прад'яўлены абвінавачванні, якія заключаны пад варту. Затрыманні абвінавачваюцца ў незаконнай прадпрыемальніцкай дзейнасці, яны часткова прызнаюць сваю віну. Перш чым прыступіць да незаконнай дзейнасці, арыштантаў вывучалі заканадаўства, прымалі меры для таго, каб да іх не гналі былі прымяніць якія-небудзь санкцыі. Разам з тым, іх дзейнасць падладоўцаў пад наша крымінальнае заканадаўства. Па гэтай справе прызначана вельмі шмат экспертаў. Мы вывучаем кожны рахунак (усе яны цяпер арыштаваны), вызначаем, адкуль гэтыя сродкі паступілі. Канфіскавана мноства камп'ютарнай тэхнікі: там ёсць інфармацыя, якая мае адносіны да справы. Па кожнай ЭВМ прызначана экспертыза. Гэта патрабуе часу. Акрэсленая праблема актуальная не толькі для нашай краіны, але і для іншых дзяржаў. Мы са сваёй разбіраемся. Калі будзе такая неабходнасць — звернемся да нашых замежных калегаў.

СТАР 2

ПАЛЯПШЭННЕ ПАЗІЦЫЙ БЕЛАРУСІ Ў РЭЙТЫНГАХ СЛУЖЫЦЬ ДОБРЫМ СІГНАЛАМ ДЛЯ ІНВЕСТАРАЎ

У Беларусі ў бліжэйшыя гады плануецца цалкам перайсці на перапрацоўку лесу ў вытворцы з высокай дабаўленай вартасцю. Аб гэтым паведаміў у час наведвання Стаўбцоўскага даследнага лягаса ў ходзе рабочай паездкі ў Стаўбцоўскі раён прэм'ер-міністр Беларусі Міхал Мясніковіч, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Лясная гаспадарка — гэта стаўная частка беларускай эканомікі, якая павінна ўносіць сур'ёзны ўклад у развіццё нашай дзяржавы. Галоўная мэта ў тым, што лес павінен даваць высокую ўдзельную вагу дабаўленай вартасці», — сказаў прэм'ер-міністр. Паводле яго слоў, калі сёння ў Беларусі больш за 2 млн куб. м лесу з 17,5 млн куб. м, нарыхтаваных у мінулым годзе, ідзе на экспарт у выглядзе круглага лесу, то ставіцца задачай у самым бліжэйшыя гады поўнасцю перапрацоўваць лес у вытворцы з высокай дабаўленай вартасцю. Размова ідзе не толькі пра якасныя пламатарыялы, але і пра з'яўленне вытворцаў з высокай дабаўленай вартасцю. Гэта значыць нават з дробнаватарнай драўніны, якія даюць добры прыбытак і рэнтабельнасць. «Я павінен з задавальненнем адзначаць, што апошняга года Міністэрства лясной гаспадаркі працуе менавіта ў гэтым напрамку...» — падкрэсліў прэм'ер-міністр.

Паляпшэнне пазіцый Беларусі ў рэйтынгах служыць добрым сігналам для інвестараў, заявіў журналістам прэм'ер-міністр.

«На фоне таго, што шэраг дзяржаў Еўрапейскага саюза з-за аб'ектыўных і суб'ектыўных прычын маюць зніжэнне суверэннага рэйтынга, Беларусь, паводле ацэнкі агенцтва Standard & Poor's, палепшыла свой рэйтынг да «стабільнага». Гэта вельмі добра. Да-статкова сказаць, што рэйтынг фарміруецца не проста так — спадабалася не спадабалася, а ў першую чаргу ацэньваецца сітуацыя на валютным рынку і сітуацыя з плацежным балансам. У нас сёння прыток валюты на \$1 млрд практычна за першы квартал вышэйшы за адток. Гэта значыць салда на \$1 млрд плюсовая». Акрамя таго, Беларусь за год прыбыла 22 пункты і выйшла на 69-е месца ў рэйтынгу па лёгкай вядзення бізнесу. «Гэта, безумоўна, яшчэ мала, трэба выходзіць у трыццатку і ўвоўдзем, калі будзем недзе па 15-20 пунктаў прыбавляць кожны год. Для гэтага трэба проста канструктыўна працаваць», — падкрэсліў Міхал Мясніковіч.

Прэм'ер-міністр адзначыў, што сёння ў Беларусі вельмі актуальным з'яўляецца рэйтынг эканомікі ведаў. Паколькі краіна не мае багатай сыравінавай рэсурсы, яна павінна ўвесць свой інтэлект закладаць у свой валасы ўнутраны прадукт, падкрэсліў Міхал Мясніковіч. «Мы за мінулы год прыбылі 14 пунктаў, выйшлі на 59-е месца, і тут рэальна прагнадавацца выхад у першую трыццатку».

«Гэта добры сігнал для інвестараў, і мы бачым, што нават такія доволі кансерватыўныя арганізацыі, як Суветны банк, сёння нас крыдуць, напрыклад, пад будаўніцтва М-5 на Гомель. Мы маем добрую кредитную падтрымку з боку кітайскіх кампаній і дзяржавы, а таксама, зразумела, знаходзімся ў кантакце з расійскімі кампаніямі», — расказаў прэм'ер-міністр.

Прэм'ер-міністр таксама адзначыў, што ў Беларусі асабліва ўвага ўдзяляецца захаванню і развіццю духоўнай спадчыны. «Толькі на тэатры, на нашы замкі і іншыя аб'екты ў гэтым годзе будзе накіравана амаль \$50 млн інвестыцый з бюджэту», — сказаў ён. Грунтоўная работа вядзецца па кінастудыі «Беларусьфільм». «Такім чынам, у дзяржавы ёсць магчымасць не толькі захоўваць, але і навава абдуоўваць тую культуру-гістарычную спадчыну, якая нам засталася ад папярэдніх пакаленняў. Гэта ў сукупнасці гаворыць аб тым, што эканоміка ў нас развіваецца дастаткова паспяхова і ў нас добрая перспектыва», — рэзюмаваў прэм'ер-міністр.

ТЭХАГЛЯД ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ — БЯСПЛАТНА

У сувязі са святкаваннем Дня Перамогі Міністэрства транспарту і камунікацый рэкамендавала забяспечыць на працягу мая правядзенне дзяржаўнага тэхнічнага агляду транспартных сродкаў, уласнікамі якіх з'яўляюцца ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, на бязьплатай аснове.

Як распавялі ў прэс-службе Мінтранса, прадпрыемства «Белтэхгляд» прыняло рашэнне на 31 мая праводзіць дзяржаўны тэхнічны агляд транспартных сродкаў, уладальнікамі якіх з'яўляюцца ветэраны вайны, на ўсіх дзягнатычных станцыях прадпрыемства бясплатна. Такая льгота будзе дадзена ўсім уладальнікам аўтамабіляў па прад'яўленні пасведчання пэўнага ўзору, выдадзенага на імя уласніка транспартнага сродку, незалежна ад яго прысутнасці. Усе інжынеры па выдчы дазволу на допуск транспартных сродкаў да ўдзелу ў дарожным руху праінфармаваны пра такое рашэнне. Пры прад'яўленні уладальнікам аўтамабіля пасведчання ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, выдадзенага на імя уласніка транспартнага сродку, аплата за допуск да ўдзелу ў дарожным руху патрававацца не будзе.

Сяргей РАСОЛКА.

БПС-СБЕРБАНК

ОАО «БПС-Сбербанк» информирует об установлении с 03.05.2012 по срочным банковским депозитам физических лиц следующего размера процентов:

Наименование депозита / сумма вклада	Размер процентов (годовых) по срокам привлечения		
	90-189 дней	190-369 дней	370-500 дней
«Сохраняй»			
от 100 — до 1 000 USD/EUR, от 3 000 — до 30 000 RUB	5,3	5,8	6,4
от 1000 — до 5 000 USD/EUR, от 30 000 — до 150 000 RUB	5,5	6,0	6,6
от 5 000 — до 20 000 USD/EUR, от 150 000 — до 600 000 RUB	5,8	6,3	6,9
от 20 000 USD/EUR, от 600 000 RUB	6,2	6,7	7,3
«Пополняй»			
от 100 — до 1 000 USD/EUR, от 3 000 — до 30 000 RUB	5,2	5,7	6,3
от 1000 — до 5 000 USD/EUR, от 30 000 — до 150 000 RUB	5,4	5,9	6,5
от 5 000 — до 10 000 USD/EUR, от 10 000 — до 20 000 USD/EUR, от 300 000 — до 600 000 RUB	5,6	6,1	6,7
от 10 000 — до 20 000 USD/EUR, от 300 000 — до 600 000 RUB	5,8	6,3	6,9
от 20 000 USD/EUR, от 600 000 RUB	6,0	6,5	7,1
от 50 000 USD/EUR, от 1 500 000 RUB	6,2	6,7	7,3
Наименование депозита / нефиксированный остаток			
500 USD/EUR, 15 000 RUB	4,6	5,1	5,7
1 000 USD/EUR, 30 000 RUB	4,8	5,3	5,9
5 000 USD/EUR, 150 000 RUB	5,1	5,6	6,2
20 000 USD/EUR, 600 000 RUB	5,5	6,0	6,6
Наименование депозита / карт-счет «Универсальный» (USD/EUR)	Срок привлечения	Размер процентов (годовых)	
	1 год	5,3*	

— по вновь привлекаемым депозитам в белорусских рублях; * — по депозитам, прием которых прекращен в белорусских рублях.

Наименование депозита	Срок привлечения	Размер процентов (годовых)		
		за 1-й — 4-й месяцы	за 5-й — 10-й месяцы	за 11-й — 12-й месяцы
«Баланс интересов»	1 год	36 (CP)	36,5 (CP + 0,5)	37,5 (CP + 1,5)

— по вновь заключенным и автоматически продлеваемым с 03.05.2012 договорам.

Дополнительную информацию можно получить в любом подразделении ОАО «БПС-Сбербанк», на сайте банка www.bps-sberbank.by или по телефону: единый номер 148; МТС (029) 5-148-148, 2-148-148; Velcom (044) 77-00-148, 77-55-148.

Проценты, выплаченные по депозитам в течение 2011 г. (млрд. руб.): январь — 16,4; февраль — 16,0; март — 18,1; апрель — 16,2; май — 22,7; июнь — 23,3; июль — 23,9; август — 29,0; сентябрь — 30,4; октябрь — 44,6; ноябрь — 50,5; декабрь — 56,5.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 10.10.2011 года на осуществление банковской деятельности. УНП1100219673. ОАО «БПС-Сбербанк».



У БЕЛАРУСІ З 2013 ГОДА ПЛАНУЕЦЦА ШТОГОД ВЫПУСКАЦЬ АМАЛЬ 10 МЛН ТОН ЦЭМЕНТУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У ходзе сустрэчы са спецыялістамі прадпрыемства Прэзідэнт нагадаў аб тым, што ў 1999 годзе замежныя інвестары прапаноўвалі купіць завод за \$25 млн. Тады Аляксандр Лукашэнка асабіста пабываў на прадпрыемстве і прыняў рашэнне пакінуць яго ва ўласнасці дзяржавы. Як паказалі дагэту, гэтае рашэнне было абсалютна правільным. Прадпрыемства з’яўляецца важным для краіны з пункту гледжання вытворчасці будматэрыялаў як на ўнутраны рынак, так і для экспарту прадукцыі за мяжу і прытоку валюты ў краіну.

Міністр архітэктуры і будаўніцтва Анатоль Нічкаўскі даляжыў аб тым, што ўжо ў гэтым годзе дзякуючы рэалізацыі трох інвестпраектаў у краіне будуць створаны магутнасці для штогадовага выпуску 10 млн тон цэменту. Прэзідэнт запатрабаваў максімальна хутка выйсці на праектнаы магутнасці. Плануецца, што сёлета на трох прадпрыемствах цэментнай галіны Беларусі будзе выраблена 6 млн тон цэменту, 2 млн тон з якіх пойдучь на экспарт. А ўжо ў 2013 годзе ў краіне будзе выпускацца 10 млн тон цэменту. З іх на спажыванне ўнутры краіны пойдзе 4,8 млн тон, а на экспарт — 5,2 млн тон. Паводле слоў міністра, у гэтым годзе зароботная плата работнікаў цэментнай галіны павінна дасягнуць у эквіваленце \$550.

Прэзідэнт азнаёміў з работай новай тэхналагічнай лініі па вытворчасці клінкеры «сухім спосабам» і ажыццявіў яе сімвалічны пуск. У час размовы з кітайскімі прадстаўнікамі Аляксандр Лукашэнка звярнуў іх увагу на неабходнасць актывізаваць работу па рэалізацыі інвестпраектаў на іншых прадпрыемствах. Падводзячы вынікі прыведзенай размовы аб развіцці цэментнай галіны, Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на неабходнасць больш сур’ёзнай работы ў плане рэалізацыі цэменту, а таксама работы гандлёвых дамоў, якія гэтым займаюцца.

НА РЭСПУБЛІКАНСКУЮ ДОШКУ ГОНАРУ ПЕРАМОЖЦАЎ СПАБОРНИЦТВА ЗА 2011 ГОД ЗАНЕСЕНЫ 39 АРГАНІЗАЦЫЙ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 27 красавіка падпісаў указ № 211 «Аб занясенні на Рэспубліканскую дошку Гонару пераможцаў спаборніцтва за 2011 год». Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Дакументам прадугледжана прызнаць пераможцамі і занесці на Рэспубліканскую дошку Гонару ў 2011 годзе 39 арганізацый, у тым ліку за дасягненне найлепшых паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця — 27, за дасягненне высокіх паказчыкаў па эканоміі рэсурсаў — 12.

Першыя месцы занялі: сярод прамысловых арганізацый і арганізацый паліўна-энергетычнага комплексу — адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускі аўтамабільны завод» (г. Жодзіна), адкрытае акцыянернае таварыства «Гродзенскі механічны завод», замежнае прыватнае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «РЭМКОМП» англійскай кампаніі «Белмант Еўратрайд Лімітэд» (Рагачоўскі раён), камунальнае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Калінавіцкія моebelы камбінат»; сярод будаўнічых арганізацый — адкрытае акцыянернае таварыства «Грод-напрамбуд»;

сярод арганізацый сувязі — рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Беларускі радыётэлевізійны перадаючы цэнтр»; сярод арганізацый транспарту — сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Магілёўзнештранс»;

сярод арганізацый сферы паслуг — рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Атэль «Мінск», прыватнае гандлёвае дачынае ўнітарнае прадпрыемства «Аблпрамптгандаль»(г. Магілёў);

сярод арганізацый аграрнапрамысловага комплексу — сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў імя В.І. Крамко (Гродзенскі раён), сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў «Свіслач» (Гродзенскі раён);

сярод арганізацый навукі і навуковага абслугоўвання — установа Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта «Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем», установа аховы здароўя «9-я гарадская клінічная бальніца».

Акрамя таго, па эканоміі паліўна-энергетычных і матэрыяльных рэсурсаў вызначаны пераможцамі:

сярод прамысловых арганізацый і арганізацый паліўна-энергетычнага комплексу — адкрытае акцыянернае таварыства «Шчучынскі завод «Аўтаправад», адкрытае акцыянернае таварыства «Кавальскі завод цапжкіх штамповак» (г. Жодзіна), адкрытае акцыянернае таварыства «Барысаўскі ДАК», адкрытае акцыянернае таварыства «СтанкаГОмель», сумеснае закрытае акцыянернае таварыства «Электрамеханічны завод» (г. Маладзечна), закрытае акцыянернае таварыства «Вітэкс» (г. Мінск);

сярод будаўнічых арганізацый — адкрытае акцыянернае таварыства «Буд-трэст нумар 7» (г. Мінск);

сярод арганізацый сувязі — Віцебскі філіял рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»; сярод арганізацый транспарту — дзяржаўнае аб’яднанне «Беларуская чыгунка»;

сярод арганізацый сферы паслуг — адкрытае акцыянернае таварыства «Дом гандлю» (г. Полацк), камунальнае гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Універмаг «Слук»;

сярод арганізацый аграрнапрамысловага комплексу — сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў «Альгоўскае» (Віцебскі раён).

■ Прыватызацыя

СЯРГЕЙ РУМАС УПЁЎНЕНЫ Ў ПАСПЯХОВАСЦІ ПРОДАЖУ АКЦЫЙ ЗАВОДА ПЕНІСТЫХ ВІНАЎ

На Беларускай валютна-фондавай біржы ўчора прагучаў званок. У яго пазванілі намеснік прэм’ер-міністра Беларусі Сяргей Румас і генеральны дырэктар ААТ «Мінскі завод пеністых вінаў» Леанід Краўчук, даўшы сігнал для пачатку таргоў дадатковым выпускам акцый завода.

Першае публічнае размяшчэнне акцый на біржы, альбо IPO, прайшло вельмі інтэнсіўна. Заявак на куплю прыходзіла шмат, што дае надзею на паспяховае завяршэнне праекта. Сяргей Румас нагадаў, што на нарадзе ў Прэзідэнта было прынята рашэнне аб адмове ад прыватызацыйных спісаў. Любое прадпрыемства можа быць прыватызавана. «Сённяшняя спроба правядзення «народнага IPO» — гэта пліотны праект, ініцыяваны ўрадам. Пасля размяшчэння акцый будзе зроблены аналіз, і калі праект будзе паспяховым, урад выйдзе на кіраўніка дзяржавы з прапановамі распусцідзіць гэты вопыт адрозна на некількі прадпрыемстваў», — заявіў намеснік прэм’ер-міністра. Для спробы быў выбраны менавіта гэты завод, бо ён працуе з прыбыткам, займае добрае месца на рынку пеністых вінаў, фактычна з’яўляючыся манапалістам у Беларусі. «Эксперты сказалі, што гэты прадпрыемства найбольш прыдатнае для пачаткова праекта. Завод — адно з лепшых прадпрыемстваў у канцэрне «Белдзяржхарчпрам», мае добрую перспектыву. Махліва, што і я асабіста як ініцыятар гэтага праекта некалькі пакет акцый таксама набыў. У упэўненні ў гэтым праекце. Думаю, што першаснае размяшчэнне пакета акцый адбудзецца. Таму перад тым, каб казаць, якія каціроўкі будуць на другасным рынку, трэба завяршыць гэты этап». Пры гэтым Сяргей Румас надрэслыў, што паспехам можна будзе лічыць неабавязкова стопрацэнтнае размяшчэнне. Лішкі акцый проста будуць знішчаны.

Віцэ-прэм’ер засяродзіў увагу на тым, што зараз краіна адмаўляецца ад эмісійных крыніц развіцця эканомікі. Адной з альтэрнатыўных крыніц могуць быць свабодныя сродкі грамадзян, прадпрыемстваў, якія будуць прыцягвацца шляхам «народнага IPO». Таргі скончацца праз паўтара месяца, але магчыма і раней, калі увесь пакет акцый будзе хутка размешчаны. Дарчы, гэтыя таргі можна разглядаць і як пачатак развіцця фондавага рынку Беларусі, бо пры поспеху па такой схеме будзе прадавацца яшчэ шмат акцый розных прадпрыемстваў.

Леанід Краўчук заявіў, што атрыманыя грошы будуць выдаткоўваць толькі на развіцці: «Кожны рубель ужо фактычна раслісены. У асноўным грошы пойдць на другі этап рэканструкцыі прадпрыемства. Праз гэта будзе павышацца якасць нашай прадукцыі». Між іншым, дырэктар таксама збіраецца купіць 180 акцый «на ўсе грошы, якія ёсць».

ЦІКАВА

Усяго выстаўлена 24,999% акцый прадпрыемства (240 тысяч акцый). Зараз ідзе продаж толькі рэзідэнтам Беларусі і толькі да 1000 штук у адны рукі.

Намінальны кошт адной акцыі складае 171450 беларускіх рублёў.

Пры паспяховым продажы завод атрымае 41,148 мільярда рублёў.

Дзвіданды ў 2012 годзе могуць склаці не менш за 3 тысячы рублёў на адну акцыю.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

■ Парламенцкі дзённік

АБНОЎЛЕНЫ БАНКАЎСКІ КОДЭКС: БОЛЬШ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ І ПРАЗРЫСТАСЦІ

Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у першым чытанні разглядаюць праект закона пра ўнясенне змяненняў і дапаўненняў у Банкаўскі кодэкс краіны. Напярэдадні Старшыня Пастаяннай камісіі па грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці Яўген Арццюшэнка расказаў журналістам пра тры асноўныя блокі заканадаўчых навінак.

Блок першы: РЭГУЛЯЦЫЯ ФІНАНСАЎ

Першы блок змен у Кодэксе накіраваны на наданне большай незалежнасці Нацыянальнаму банку. У прыватнасці, прадугледжаны адзіны калегіяльны орган кіравання — Праўленне Нацыянальнага банка, а Савет дырэктараў выключаны. Пры гэтым члены Праўлення прызначаюцца толькі з ліку работнікаў Нацыянальнага банка, што з’яўляецца эфектыўным механізмам абароны ад умяшання ў яго дзейнасць, лічаць дэпутаты.

Вывядзенне Старшын Праўлення Нацыянальнага банка са складу Прэзідыума Савета Міністраў, якое фактычна адбылося больш за год таму, таксама прапануецца замацаваць у законе. Пры гэтым кіраўнік Нацыянальнага банка можа ўдзельнічаць у пасяджэннях урада з правам дарэчнага голасу, таксама і прадстаўнік урада мае права ўдзельнічаць на пасяджэннях Праўлення Нацыянальнага банка — без вырашальнага голасу.

Навацыяў з’яўляецца тое, што Нацыянальнаму банку забаронена займацца няпрофільнай дзейнасцю, — працігуюць пералік прапанаваных дапаўненняў старшыня парламенцкай камісіі. — Забаронена прадстаўленне крэдытаў для фінансавання дэфіцыту рэспубліканскага бюджэту і набывццё каштоўных папер пры іх першасным размяшчэнні. Яшчэ адна забарона для цэнтральнага банка датычыцца ўдзелу ў складзе гаспадарчых таварыстваў і юрыдычных асоб, якія не звязаны з банкаўскай дзейнасцю. Раней такіх няпрофільных структур пры Нацыянальным банку было досыць шмат.

Праект Закона вызначае новую функцыю Нацыянальнага банка — маніторынг фінансавай стабільнасці. Як ні дзіўна, у заканадаўстве ўпершыню прапануецца прапісаць вызначэнне тэрміна «стаўка рэфінансавання», які сёння добра вядомы не толькі банкірам, але і абыяцелю.

Блок другі: НАГЛЯД ЗА БАНКАМІ

— Якіснае кіраванне банкамі з’яўляецца залогам фінансавай стабільнасці ў нацыянальнай эканоміцы,

«НЕЛЬГА ДАПУСКАЦЬ НЕЗАКОННАГА ПРЫЦЯГНЕННЯ ДА АДКАЗНАСЦІ»

ПА СПРАВЕ КАЦАРЭНЦІ У ЯКАСЦІ АБВІНАВАЧАННЫХ ПРАХОДЗЯЦЬ 16 ЧАЛАВЕК

— У сваёй дзейнасці мы плённа супрацоўнічаем з калегамі з замежных краін. Так, звярнуліся на дапамогу да правахоўнікаў Літвы і Расіі пры расследаванні справы, заведзенай у адноснае старшын назіральнага савета ААТ «Тэхнабанк» Уладзіслава Кацарэнкі. Гэта звязана з тым, што Кацарэнка ў сваіх злачынных схемах (дапамагаў кіраўнікам прыватных структур ухіляцца ад падаткаў. — Н.Д.), паводле інфармацыі следства, у тым ліку выкарыстоўваў ілджрадпрымальніцкія структуры, якія знаходзяцца ў Расіі і маюць рахункі ў бальтыйскіх банках. Па гэтай крмінальнай справе ў якасці абвінавачваных праходзяць 16 чалавек. Гэта дастаткова сур’ёзная члвікая група. Пры расследаванні гэтай справы былі выяўлены прыкметы і іншых злачыстваў, здзейшчаных у тым ліку і Кацарэнкам. Урон па іх вымраецца влікімі сумамі. Магчыма, яму яшчэ будзе прад’яўлена абвінавачанне і па іншых артыкулах Крымінальнага кодэкса.

РАССЛЕДАВАННЕ ЗАБОЙЦВА ДЫРЭКТАРА РЫБГАСА

«ГРЫЦАВА» — УЗОР ПЛЁННАГА ЎЗАЕМАДЗЕЙННЯ СПЕЛДЧАГА І АПЕРАТЫўНАГА СУПРАЦЮЊІКАЎ

— Мяне, як грамадзяніна, злачынства, здзейсненае ў рыбгасе «Грыцава» Маладзечанскага раёна ў верасні мінулага года, моцна узруіла сваім цынзізмам і подласцю. Яно паказвала, з аднаго боку, гонар, прычынповасць службовай асобы, якая, нягледзячы на пагарзы, якасці і добрасумленна выконвала сваю работу. З другога боку, людзі, калі іх так можна назваць, подла з панучця помсты прышлілі расправіцца з ім, прычым нягледзячы на тое, што ён быў 1, а іх 6, напалі на яго заду. Былі металічнымі трубамі. Якісць расследавання гэтага злачынства выклікае панучцё гонару за

РАССЛЕДАВАННЕ ЗАБОЙЦВА ДЫРЭКТАРА РЫБГАСА «ГРЫЦАВА» — УЗОР ПЛЁННАГА ЎЗАЕМАДЗЕЙННЯ СПЕЛДЧАГА І АПЕРАТЫўНАГА СУПРАЦЮЊІКАЎ

— Мяне, як грамадзяніна, злачынства, здзейсненае ў рыбгасе «Грыцава» Маладзечанскага раёна ў верасні мінулага года, моцна узруіла сваім цынзізмам і подласцю. Яно паказвала, з аднаго боку, гонар, прычынповасць службовай асобы, якая, нягледзячы на пагарзы, якасці і добрасумленна выконвала сваю работу. З другога боку, людзі, калі іх так можна назваць, подла з панучця помсты прышлілі расправіцца з ім, прычым нягледзячы на тое, што ён быў 1, а іх 6, напалі на яго заду. Былі металічнымі трубамі. Якісць расследавання гэтага злачынства выклікае панучцё гонару за

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)



тое, што я цяпер служу ў Следчым камітэце. Гэта ўзор плённага ўзаемдзейння следчага і аператыўнага супрацоўніка. Менавіта дзякуючы іх якаснай сумеснай рабоце гэтае злачынства раскрыта. Прычым вінаваты, які хаваліся нават за межамі краіны, знойдзены і хутка пастанучы перад судом. Засталося знайсці толькі аднаго, але я думаю, што нядоўга яму засталася хаватца. За такое блюзнёрства злачынцы павінны панесці самую строгую, у адпаведнасці з законам, адказнасць.

ЗА ПЕРШЫ КВАРТАЛ ПРЫЦЯГНУЛІ ДА АДКАЗНАСЦІ БОЛЬШ ЗА 60 СПЕЛДЧЫХ

— Ужо цяпер банча паляпшэнне якасці работы беларускіх следчых. Так, сёлета меліся тры факты незаконнага распыччвання крмінальнай справы. Мы працуем над тым, каб выпадку парушэння праваў чалавека наогул не было. Праўда, трэба ўлічваць і тое, што ёсць сітуацыі, калі без распыччання крмінальнай справы немагчыма разабрацца з тым ці іншым пытаннем. Прываду свежы прыклад. На месцы забойства мужчыны знайшлі ног з адбіткамі пальцаў яго жонкі. Апошняя была нецярпозав і нічога не магла патлумачыць. У дачыненні да жанчыны заявлі крмінальную справу. Саму яе заключылі пад варту. Падчас расследавання

ЛЕДЗЬ НЕ ЗАСМАЖЫЛ…

36 свінаматак са 140 парочкамі нечакана аказаліся ў палоне агню. У вёсцы Цяклёўка Буда-Кашалёўскага раёна загарэўся дах свінафермы. Будынку, які належыць КСУП «Эксперыментальная база Уварачычы», больш за 50 гадоў. Супрацоўнікі МНС разам

з рабочымі прадпрыемства паспяхова эвакуіравалі жывёлу са свінафермы. Выратавальнікі мяркуюць, што прычынай пажару стала кароткае замыканне электраправодкі.

Банкаўскія работнікі

таксама любяць прыроду

Пасля пасадкі дрэў Ілья Шаланкі пагутарыў з журналістамі аб акцыі і актуальных пытаннях банкаўскага сектара эканомікі. «Мы плануем зрабыцца яшчэ шмат добрых спраў, — паведаміў намеснік старшын праўлення Беларускабанка. — У іх лік можна занесці і тое, што для беларускай будучь сюрпрызы ў выглядзе новых банкаўскіх прадуктаў. І ўкладных, і крэдытных, і карткавых.

— лічыць Яўген Арццюшэнка. — Менавіта гэтая ідэя закладзена ў тым змены ў заканадаўстве, якія тычацца банкаўскага нагляду. Шэраг паказчыкаў, якія кантраляваў Нацыянальны банк у адноснах да банкаў, выключаны». Разам з тым, з’явіліся новыя патрабаванні да карпаратыўнай культуры банкаў: кожны з іх павінен мець назіральны савет, кіраване рызыкамі, сістэмы ўнутранага кантролю, празрыстасць дзейнасці і аўдыт. Камерцыйны банк цяпер можа быць заснаваны толькі ў форме акцыянернага таварыства. Новай, пасля прыняцця заканапраекта, стане норма «матываванага меркавання». Яна будзе прапісана ўпершыню не толькі ў Банкаўскім кодэксе, але ў нацыянальным заканадаўстве ўвогуле.

— Гэтае норма неадназначна ўспрымаецца як у банкаўскіх колах, так і самім Нацыянальным банкам, — паляпздіў дэпутат. — Але сёння няма ніводнага віду дзейнасці, дзе б не прымалася матываванае меркаванне, пачынаючы ад адзнакі ў школе. Таму цэнтральнаму банку краіны прадпісана сфарміраваць нарматыўныя акты, якія прапішучь працэдур у прыняцця матываванага меркавання. Маецца дана ўвазе дакладна, зразумела і празрыста абгрунтаванае калегіяльнае меркаванне, на падставе якога будуць выносіцца тэаы або іншыя рашэнні адносна пэўнага банка.

Упершыню ў законе будзе прапісана і паняцце «электронных грошай». Сёння ў Беларусі гэты інструмент выкарыстоўваюць тры банкі.

Блок трэці: УЗАЕМААДНОСНЫ 3 НАСЕЛЬШЫЦТВАМ

Адной з самых цікавых навінак у гэтым блоку Яўген Арццюшэнка назваў забарону для банкаў браць дадатковыя камісіі пры выдачы крэдытаў.

— На жаль, сёння ўзаемадзеянне банкаў з пазычальнікамі будзецца на ўзроўні адносін прафесіяналаў з непрафесіяналамі, — сказаў ён. — Каб адвесці ад такой несиметрычнай сітуацыі, праект закона прадугледжвае, што платая за крэдыт будуць толькі працэнты. Дарчы, самі банкі вітаюць гэтую норму і лічаць, што яна фарміруе роўныя ўмовы для канкурэнцыі.

Шэраг пытанняў датычыцца павышэння бяспекі банкаўскай дзейнасці: маецца дана ўвазе прымяненне работнікамі інкасацыі фізічнай сілы і зброі пры выкананні сваіх службовых абавязкаў.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

БПМ — Br743 Тыс. 20

У Беларусі з 1 мая дзейнічае новы бюджэт пражытковага мінімуму, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада.

Пастановай Савета Міністраў № 387 ад 26 красавіка гэтага года зацверджаны бюджэт пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва і па асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групах у цэнах сакавіка 2012 года ў разліку на адзін месяц. Перыяд дзеяння гэтых сацыяльных нарматываў — з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года.

Бюджэт пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва з мая складае Br743 тыс. 20. Новы БПМ павысіўся на 5,1 працента да нарматыва, які дзейнічаў з 1 лютага па 30 красавіка 2012 года. Для працэздольнага насельніцтва БПМ устаноўлены ў памеры Br809 тыс. 440, для пенсіянераў — Br610 тыс. 370, для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў — Br641 тыс. 890, для дзяцей ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў — Br792 тыс. 700, для дзяцей ва ўросце ад 6 да 18 гадоў — Br831 тыс. 170, для дзяцей-студэнтаў — Br758 тыс. 530.

ПАВЫШАЮЦА ПАМЕРЫ ДЗІЦЯЧЫХ ДАПАМОГ

У Беларусі з мая гэтага года на 5,1 працэнта ўзрастаюць памеры дзяржаўных дапамог сем’ям, якія выхоўваюць дзяцей. Аб гэтым паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ва ўпраўленні народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.

У адпаведнасці з заканадаўствам памеры дзяржаўных дапамог штоквартальна пераглядаюцца ў сувязі са змяненнем бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (БПМ). Пастановай урада БПМ зацверджаны на перыяд з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года ў памеры Br743 тыс. 20 — на 5,1 працэнта больш за нарматыв, які дзейнічаў з 1 лютага па 30 красавіка гэтага года.

Паводле слоў спецыялістаў, у маі-ліпені гэтага года штомесячная дапамога па догляд дзіцяці да дасягнення ім узросту трох гадоў складае Br743 тыс. 20, з надбавкай 75 працэнтаў — Br1 млн 300 тыс. 290, з надбавкай 40 працэнтаў — Br1 млн 40 тыс. 230. Штомесячная дапамога па догляд дзіцяці, старэйшага за тры гады, складае Br371 тыс. 510, з надбавкай 40 працэнтаў — Br520 тыс. 110. Аднаразовая дапамога ў сувязі з нараджэннем першага дзіцяці з мая дасягае Br7 млн 430 тыс. 200, пры нараджэнні другога і наступных дзяцей беларускія сем’і будуць атрымліваць Br10 млн 402 тыс. 280. Аднаразовая дапамога жанчыне, якая стала на ўлік у дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, з мая бягучага года складае Br743 тыс. 20.

ПАВЫШАНЫ МІНІМАЛЬНЫЯ ЦЭНЫ НА АЛКАГОЛЬ…

У Беларусі павышаны граничныя мінімальныя цэны на алкагольную прадукцыю мацукнам звыш 28 працэнтаў. Гэта прадугледжана пастановай Міністэрства эканомікі ад 26 красавіка 2012 года № 36 «Аб унясенні змяненняў у пастанову Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь ад 31 сакавіка 2011 года № 49», паведамілі БЕЛТА ў адзеле па сувязях з грамадскацю Мінэканомікі.

З узвядзеннем у дзеянне гэтай пастановы вытворцы і імпарцёры алкагольнай прадукцыі, а таксама гандлёвыя арганізацыі павінны рэалізоўваць алкагольную прадукцыю мацукнам звыш 28 працэнтаў па цэнах, не ніжэйшых за устаноўленыя гэтай пастановай, растулмачылі ў Мінэканомікі. Згодна з пастановай, за 0,5 л алкаголю мацукнам 40 працэнтаў, вырабленага і рэалізаванага ў Беларусі, граничная мінімальная рознічная цена з ПДВ складае Br219,6 тыс. (раней дзейнічала цена Br9,4 тыс.), адлпуская цена франка-адпраўлення (без ПДВ) — Br14,2 тыс. (раней — Br6,83 тыс.). Мінімальная адлпуская цена на імпортныя алкагольныя напіткі, што рэалізуюцца ў Беларусі, без ПДВ складае Br28,4 тыс. (раней — Br13,65 тыс.). Павышаюцца таксама граничныя мінімальныя адлпускныя цэны на зтылавы спірт з харчовай сыравіны. Цяпер дыяпазон цен франка-адпраўлення без ПДВ за дэкалітр бязводнага спірту устаноўлены ад Br62 тыс. да Br281,2 тыс. (раней — ад Br30 тыс. да Br134,2 тыс.).

…І ГРАНІЧНЫЯ НА НЕКАТОРЫЯ МАЛОЧНЫЯ ПРАДУКТЫ І ХЛЕБ

У Беларусі павялічаны граничныя максімальныя адлпускныя цэны на некаторыя малочныя прадукты і хлеб. Гэта прадугледжана пастановай Міністэрства эканомікі ад 26 красавіка № 35 «Аб цэнах на сацыяльна значныя тавары і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастановаў Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь», паведамілі БЕЛТА ў адзеле па сувязях з грамадскасцю Мінэканомікі.

Дакумент распрацаваны ўзаем пастановай Мінэканомікі ад 27 красавіка 2011 года № 65 «Аб цэнах на сацыяльна значныя тавары і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастановаў Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь», якая прызначае страціўшай сілу. У прыватнасці, павялічаны граничныя максімальныя адлпускныя цэны на малако каровіна пастэрызаванае і кефір з каровінага малака тлустасцю да 3,5 працэнта ўключна, смятану тлустасцю да 25 працэ

3 мая
2012 г.
№ 9 (281)

СВАЯ СІСТЭМА

Сустрэнемся ў аўторак

Наталля КАРПЕНКА

За апошнія гады ў Лёзненскім раёне значна скарацілася колькасць скаргаў і зваротаў грамадзян як у мясцовыя органы ўлады (прадстаўнічыя і выканаўчыя), так і на абласны і рэспубліканскі яе ўзроўні. І хоць Лёзненшчына не з'яўляецца ў гэтым сэнсе выключэннем, нам здалася, што некаторыя формы работы органаў мясцовага кіравання і самакіравання з насельніцтвам могуць зацікавіць іншыя рэгіёны.

— Увесь «сакрэт» у тым, што пераважную большасць праблем мы стараемся вырашаць на месцы, абыходзіцца сваімі сіламі, — тлумачыць старшыня Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў Тамара ДРЫЛЕНАК. — І імкнёмся ствараць для гэтага адпаведныя ўмовы. На працягу апошніх гадоў у раёне выпрацоўвалі сваю сістэму работы з насельніцтвам. У выніку нешта не прышлося «аддала». А тое, што прыйшлося, праз некаторы час пачало даваць вынікі.

Штодзённа па аўторках (менавіта гэты дзень выбраны для больш цесных стасункаў улады з насельніцтвам) у адзін з 6 сельсаветаў, у кожную яго вёску, выезджаюць работнікі райвыканкама, раённых службаў і дэпутаты. Ва ўсіх без выключэння населеных пунктах праводзяцца сходы і сустрэчы з людзьмі. — Адбываецца такі ўзаемакарысны абмен інфармацыяй. Мясцовыя жыхары дзеляцца з намі сваімі праблемамі, а мы даводзім да іх тых ці іншых захады дзяржавы, вобласці ці раёна, якія непасрэдна ці ўкосна датычацца іх жыццёвага забеспячэння, — кажа Тамара Дрыленак.

Звычайна такія сустрэчы доўжацца да некалькіх гадзін. У працэсе прадстаўнікі ўладных структур атрымліваюць уяўленне пра агульны настрой жыхароў, даведваюцца, чым яны задаволены і чым не задаволены. Калі ў грамадзян няма магчымасці прыйсці на сход — маюцца на ўвазе пажылыя, адзіночкі людзі, інваліды, а таксама неўладкаваныя сем'і — іх наведваюць дома.

Пасля аб'езду вёсак у будынку сельвыканкама або ў Доме культуры, або ў мясцовай краме ці ў хаце у старэйшыны адбываецца агульны сход — з удзелам кіраўнікоў райвыканкама і райсавета. На такіх сходах прысутнічаюць, як правіла, работнікі жыллёва-камунальнай службы, сістэм адукацыі, сацыяльнай абароны, аховы здароўя і іншых.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Усё па-даросламу

Мінскую вобласць наведала дэлегацыя Заканадаўчага сходу Ленінградскай вобласці. Расіяне не першы раз на Міншчыне. Справа ў тым, што 2 ліпеня 2009 года паміж Мінскім абласным Саветам дэпутатаў і Заканадаўчым сходам Ленінградскай вобласці падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве. Першым крокам да рэальнага ўзаемадзейння стаў абмен дэлегацыямі ветэранаў напярэдадні 65-годдзя Перамоў ў Вялікай Айчыннай вайне.

Асаблівае цяперашняга візіту ў тым, што ў складзе дэлегацыі былі прадстаўнікі моладзевага парламента. З гэтай нагоды старшыня Мінскага абласнога Савета Святлана Герасімова падкрэсліла важнасць сувязі на дэпутацкім узроўні паміж маладымі людзьмі двух рэгіёнаў. Пагадзілася з ёю і расійская калега — кіраўнік дэлегацыі, старшыня пастаяннай камісіі па справах моладзі, культуры, турызму, фізічнай культуры і спорту Галіна Кулікова. А старшыня моладзевага парламента Марына Грыгор'ева адзначыла:

— Мы прыехалі, каб даведацца, што адбываецца ў вашай краіне наогул і ў асяродку моладзі — у прыватнасці. Хочам расказаць аб тым, якія формы работы з юнакамі і дзяўчынкамі выкарыстоўваюцца ў нашым рэгіёне, і ўзяць нешта карыснае для сябе.

У Беларусі, на думку расіянаў, перш за ўсё можна павучыцца патрыятызму. У прыватнасці, дэлегацыя пабывала ў вёсцы Клясіцы, што на Віцебшчыне, дзе ўстаноўлены памяты знак у гонар падзей 1812 года, наведана мясцовыя школыны музей, на свае вочы пабачыла, наколькі беражліва і вучні, і настаўнікі ставяцца да гістарычнай мінуўшчыны.

Па словах гасцей, у Расійскай Федэрацыі няма адзінай вядучай моладзевай арганізацыі, на штат Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, а значыць, і адзінай ідэалагічнай прасторы ў гэтым кірунку. «Мабыць, гэтага не хпапае нашай дзяржаве і прабел трэба папаўняць», — лічыць Марына Грыгор'ева.

Разам з тым расіяне раяць беларусам стварыць моладзевы парламент. Такая форма, як сведчыць вопыт, вельмі эфектыўная, дзе магчымасць давесці пэўныя праблемы да сваіх старэйшых калег, выказаць думку. Словам, рэальна ўплываць на стан спраў у дзяржаве. Таццяна ЛАЗОУСКАЯ.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ДАЧНИК, БУДЗЬ ЧАЛАВЕКАМ!

Сур'ёзнай праблемай апошніх гадоў у Смалевіцкім раёне сталі стыхійныя звалкі ў лясах і, адпаведна, іх ліквідацыя.

На думку старшын раённага Савета дэпутатаў Аляксандра Ляхоўскага, самае важнае ў гэтай справе — знайсці ўзаемапаразуменне з жыхарамі сталіцы. Калі з мясцовым насельніцтвам удалося параўнальна хутка дасягнуць кансенсусу па ўсіх пытаннях захавання чысціні ў наваколлях вёсак і пасёлка, то з дачнымі таварыствамі і іх старшынямі не ўсё так проста.

З пачаткам сезона колькасць насельніцтва ў раёне падвойваецца: з 50 тысяч да 100. «Прырост» даюць сем'і членаў 156 дачных таварыстваў. Дачнікі, гаворчыць Ляхоўска, народ своеаслаблы. Але, разам з тым, ён лічыць іх «сваімі» (калі, скажам, у каго-небудзь з іх узнікаюць праблемы са здароўем, то хуткая дапамога прыязджае са Смалевіч).

— Правы свае яны ведаюць выдатна. А вось з абавязкамі больш складана, — кажа Аляксандр Дрыленак.

Сярод самых актыўных партнёраў сельсаветаў на наведванні парадку на зямлі — супрацоўнікі Смалевіцкага лягаса. Шмат залежыць ад іх апераўтыўнай дапамогі і зацікаўленасці ў агульнай справе. Мы завіталі да дырэктара лягаса Іосіфа Гарошыка. На яго сталі — дзве свежыя заявы ад старшын дачных таварыстваў з просьбамі дапамагчы ў прыборцы драўляных адходаў, спілаваць кусты хмызняку ўздоўж дарогі і некалькі аварыйных дрэў. Іосіф Станіслававіч заўважае, што апошнім часам дзякуючы ўзгодненым дзеянням раённай улады, удалося істотна палепшыць санітарны стан лясных масіваў, якія знаходзяцца побач з населенымі пунктамі і дачнымі таварыствамі. У лясах становіцца менш звалак, зусім няма кінутага жалезнага лому.

Лягас — адна з арганізацый, якая першай адчувае на сабе надыход дачнага сезона. А калі

ўлічыць, што больш за 50 дачных таварыстваў знаходзяцца на тэрыторыі ляснога фонду раёна, то можна ўявіць, які экалагічны ціск на прыроду аказваюць звалкі. Па-рознаму змаліліся з імі мясцовыя органы ўлады: прымулілі таварыствы прыбіраць смецце, выпісалі штрафы... Летась, напрыклад, толькі супрацоўнікі Смалевіцкага лягаса выпісалі дачным таварыствам 48 штрафаў. Але на наступны год зноў узніклі звалкі, якія даводзілася ліквідаваць.

Для гэтых мэтаў лягас нават набыў невялікі экскаватар, каб выкопаць ямы пад смецце. З вясны да восені арганізацыя наймае з ліку мясцовых жыхароў спецыяльных прыборальшчыкаў. У адпаведнасці з графікам, кожны з іх рэгулярна абыходзіць свой участак. Калі не атрымліваецца справіцца з аб'ёмамі смецця, на дапамогу прыходзіць работнік лягаса.

У лягаса такое правіла: калі ляснік на сваім участку знайшоў сметнік, ён абавязаны высветліць, хто яго стварыў. Не знайшоў — вынаваць на працягу трох дзён — прыбрай сам! Часцей за ўсё з дапамогай мясцовых жыхароў і дэпутатаў сельскіх Саветаў гэтыя асобы хутка становяцца вядомымі. Каб зламаць заганую «традыцыю», летась, напрыканцы лістапада, вырашылі запраسیць у Смалевіч на размову прадстаўнікоў дачных таварыстваў. Не для высвятлення адносін і ўзаемных заган, а для сумеснай выпрацоўкі дзеянняў па ўтылізацыі адходаў.

— Мясцовае ўлада прапанавала дачнікам аптымальны шлях вырашэння праблемы: таварыствы заключваюць з раённай камунальнай службай дагаворы на набыццё і ўсталяванне кантэйнераў для смецця і рэгулярны вывоз адходаў. Плата за гэта прымальная, — гаворчыць дэпутат райсавета Аляксандр Лашук. — Трэба сказаць, што падчас першай сустрэчы многія старшын дачных таварыстваў прызналі гэту прапанову слушнай і заключылі дагаворы з камунальнікамі. Набыццё кантэйнераў можна было ў растэрмінаваць. Праўда, цалкам ахапіць усе дачныя таварыствы не ўдалося. Мы працягваем працаваць з тымі, хто пакуль зануў пазіцыю чакання: майтуля, можа, раён усё ж возьме на сябе вывоз смецця. Нашы дэпутаты разам з прадстаўнікамі раённых службаў у выхадныя дні наведвалі праблемныя дачныя таварыствы.

Пераконвалі ў тым, што прыбіранне дачных тэрыторый — клопат саміх дачнікаў... Калі людзі хочучы супрацоўнічаць з мясцовай уладай па гэтым пытанні, ідзем насустрач. Напрыклад, гатовы арганізаваць вывоз габарытных грузаў, старых тэлевізараў, халадзільнікаў і г.д. Дарэчы, аб гэтым мы яшчэ раз нагадалі старшыням дачных таварыстваў сёлета ў пачатку красавіка.

Увогуле пытанні наведвання парадку на зямлі рэгулярна разглядаюцца на осіях раённага і сельскіх Саветаў дэпутатаў, на пасяджэннях дэпутацкіх камісій. На іх звычайна запрашаюцца прадстаўнікі зацікаўленых арганізацый і ўстаноў раёна. Амаль кожны панядзелак старшын раённага Савета праводзіць кароткія селектарныя нарады са старшын сельскіх Саветаў. Галюўна тэма — што зроблена па добраўпарадкаванні падведмасных тэрыторый, якія праблемы і пытанні ўзнікаюць.

— Ёсць пэўная катэгорыя жыхароў, якім дапамагем прывесці ў парадак і сядзібу, і тэрыторыю вакол яе на бясплатнай аснове. Гэта ў першую чаргу ветэраны і ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, адзіночкі старыя пенсіянеры, — кажа Аляксандр Лашук.

Для наведвання і падтрымання парадку на зямлі ў райсавецце выкарыстоўваюцца і такія правераныя практычныя формы, як суботнікі. Невыпадкова ўзначаліць штаб па правядзенні рэспубліканскага і абласнога суботнікаў у раёне было даручана старшын раённага Савета дэпутатаў Аляксандра Ляхоўскаму — ён выдатна ведае раён, карыстаецца павагай у мясцовых жыхароў. Акрамя суботнікаў, прыжылася і такая форма работы з насельніцтвам, як «чыстыя цацвер». У гэты дзень работнікі прадпрыемстваў і ўстаноў раёна пэўны час прысвечваюць прыборцы наваколляў тэрыторый.

Сёлета, па словах Аляксандра Ляхоўскага, у раёне плануецца шмат чаго зробіць па добраўпарадкаванні тэрыторый вёсак і пасёлкаў. Праўда, старшын райсавета не хоча пакуль дзеляцца падрабязнасцямі. Кажы толькі: «Прыязджайце да нас восенню, на свае вочы ўсё ўбачыце».

Леанід ТУГАРЫН.

Смалевіцкі раён.

ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС»

«А СВІРКІ НЕ ГОРШЫЯ!»

Чаму людзей трэба абавязкова сяліць у аграгарадках, а потым вазіць на працу?»

Валяціна ДОУНАР

Пад такім загаловак (гл. «МС» 7.03.г.г.) быў змешчаны ліст спадара Пільчынскага, які, як падавалася, хваліўся не толькі за сваю любімую вёску Свіркі...

Але ж (і на жаль) з іншых, так званых перспектыўных вёсак, пісьмаў-вядукаў не прыйшло. Прышоў афіцыйны адказ на пастаўленыя пытанні з Докшыцкага райвыканкама і яшчэ адзін ліст... з той самай вёскі Свіркі. Прычым прыйшлі яны амаль адначасова.

Зрэшты, перш чым пазнаёміцца з імі чытачоў, варта нагадаць змест першага, надрукаванага ў газеце допісу. У ім наш пастаянны падпісчык Уладзіслаў Вітол'вавіч Пільчынскай паведманна, што жыве ён у вельмі прыгожым вёсцы Свіркі. Што размешчана яна на арыўленай аўтарасе за два кіламетры ад аграгарадка Параф'янава. Прычым у аграгарадку, дзе ёсць усе аб'екты сацыяльнага і культурнага прызначэння (школа, пошта, крамы, дзіцячы садок, лязна, амбулаторыя, нават кавярня). Але затое ў Свірках — вялікі жывёлаводчы комплекс на 400 дойных кароў. І ў выніку атрымліваецца, што ўсіх, хто на ім працуе, трэба па трычкі на дзень спецыяльным аўтобусам вазіць з аграгарадка... Хоць на добры толік, які падавалася б, тым самым даяркі маглі б жыць у вёсцы Свіркі, дзе ёсць пустыя, але яшчэ моцныя дамы з усімі неабходнымі пабудовамі, з садамі-гародамі. Некалі была такая практыка: калгас выкупляў падобнае жыллё, даводзіў да ладу, выдзяляў прыезджым. Аднак у апошнія гады ад гэтай эканамічна выгаднай практыкі ўжо адшлі. Цяпер трэба сяліць людзей менавіта ў аграгарадках. А малыя вёскі, выходзіць, нікому не патрэбны?

Быў яшчэ адзін клопат у пенсіянера: уздоўж яго вёскі раней пралягала абязначна дарога гаспадарчага прызначэння, па якой, не разбіваючы вясковы асфальт, хадзілі трактары, камбайны і іншыя сельскагаспадарча тэхніка. Аднак потым дарогу зааралі... Прадстаўнікі выканкама, якому на сходы сельсавета вясцоўцы выказалі гэтую праблему, пабаяцца, што пасля збору ўраджаю становішча будзе выпраўлена, але воз і сёння там...

А зараз — рэзананс. «Добры дзень, шануноўны рэдакцыя! Ад сябе, ад былых і ўсіх цяперашніх жыхароў перспектыўнай вёскі шыра дзякую за публікацыю майго ліста «А Свіркі не горшыя!». У вёсцы артыкул з цікавасцю прачыталі ўсе

— а гэта амаль 40 чалавек. Людзі казалі, што чакалі яго, што трэба было пісаць шмат раней. Нават былі жыхары Свірак, якія цяпер жывуць у Параф'янаве і іншых месцах, тэлефанавалі мне і гаварылі, што напісана ўсё справядліва, што клопат пра адраджэнне вёскі нельга зводзіць толькі да будаўніцтва аграгарадкаў, што яны, гэтыя гарадкі, пры ўсіх іх плюсах зусім не панаяць. У чалавека павінен быць выбар, і тады ён сам падамае, сам вырашыць, дзе яму лепш.

Але ж даходзілі і іншыя чуткі. Казалі, што ў Параф'янаўскім сельскім Савецце быў сродкі актыву, на якім прагучала фраза, што, маўляў, знайшоўся пісака, які хоча, каб у Свірках быў аграгарадок... Але ж так казалі, відаць, не пра мяне, бо я ніколі не дамагаўся і не дамагаюся для сваіх Свірак новага «звання», хоць і бачу, што вёсак, якія палілі пад статус гарадкоў, цяпер не пазнаць!.. Проста цуд там! Адзінае, на што глядзяць дзікавата, — дык гэта тое, што каля новых дамоў амаль няма гаспадарчых пабудов, няма дрэў і кустоў. Гола.

А побач жа жывыя вёскі з усім неабходным — хлявамі, скляпамі, садамі... Яны знаходзяцца блізка ад аграгарадкаў, і таму няма патрэбы расходваць сродкі, будуруючы там так званыя аб'екты інфраструктуры. Дастаткова будзе камфортнага — па вясковых мерках — жылля. У Свірках, прынамсі, водаправод ужо ёсць — ды месца працы (той жа жывёлагадоўчы фермы)...

Мне прыходзілася бываць у Польшчы і Германіі. Там як у кіно ці на добрай карціне: большае паселішча, побач з ім меншае. Альбо і наогул — зусім малое. Дык чаму тады ў нас з імі, з гэтымі апошнімі, павялі барыцьбу? Няўжо ў гэтых нашых вёсках і вёскачх жывуць адны гультаі ды г'янцы? І засталася толькі пачакаць, пакуль яны вымруць, каб потым пусціць бульдозер і ўсё зраўнаваць. Але што далей?

Я веру, што з цягам часу ўсе людзі зразумюць гэта. Так ужо было. Мы руйнавалі цэрквы і гістарычныя помнікі. Цяпер зразумелі, што моцна памыліліся, што так не трэба было. Кінулі аднаўляць і нават шмат што зрабілі, але ж якую цаную? Гэта вельмі дорога каштуе, вельмі цяжка даецца.

Так, на мой погляд можа атрымацца і з малой вёскай. Не падтрымліваюць у ёй жыццё, мы тым самым знішчаем яе. Знішчаем, забываюшы, што якраз яна — калыска беларускай культуры».

Гэта — ліст, гэта — эмоцыі і развагі, так бы мовіць, чалавека ад зямлі. Зараз — афіцыйны адказ (у перакладзе на беларускую мову).

«Аб разглядзе звароту Пільчынскага У. В. Докшыцкі раённы выканаўчы камітэт ведаем, што намі падрабозна разгледжаны і вывучаны праблемы, пастаўленыя Пільчынскага сельсавета, па пытаннях будаўніцтва жылля і адраджэння вёскі Свіркі, якая знаходзіцца за 2 кіламетры ад в. Параф'янава.

У 2007 годзе ў ААТ «Докшыцкі райаграсэрвіс» на ст. Параф'янава быў створаны аграгарадок, у якім размешчаны ўсе аб'екты сацыяльнага і культурнага прызначэння: сярэдняя школа, дзіцячы сад, аддзяленне сувязі, амбулаторыя ўрача агульнай практыкі, Дом культуры, пункт бытавога абслугоўвання, сетка магазінаў, кавярня, чыгуначная станцыя, лязна, сельскі Савет. За перыяд з 2004 па 2007 год пабудавана 27 жылых дамоў. Падведзены прыродны газ.

У цяперашні час падвоз работнікаў жылля арганізаваны шляхам транспартнага гаспадаркі не толькі на МТФ Свіркі, але і на фермы Альхоўка, Юркаўшчына і іншыя.

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 405 «Аб некаторых мерах па будаўніцтве жылых дамоў (кватэр) у сельскагаспадарчых арганізацыях», у ААТ «Докшыцкі райаграсэрвіс» будаўніцтва жылых дамоў ажыццяўляецца за кошт ільготных крэдытаў.

Будаваць дамы за кошт уласных сродкаў у в. Свіркі ААТ «Докшыцкі райаграсэрвіс» не мае магчымасці з-за адсутнасці грашовых сродкаў і вялікай запызчанасці перад крэдыторамі. Таксама кіраўніцтва лічыць, што будаўніцтва жылых дамоў неабходна ажыццяўляць у тым выпадку, калі будуць людзі, якія жадаюць пражываць і працаваць у жывёлагадоўлі. Зыходзячы з вышэйсказанага, будаўніцтва жылля ў в. Свіркі эканамічна неэфектыўнае для ААТ «Докшыцкі райаграсэрвіс».

На гэты момант атрымаць жыллё ў в. Свіркі ахвотных няма.

Таксама паведмаем, што аб'язная дарога каля вёскі Свіркі па ўліку зямель у Параф'янаўскім сельскім выканаўчым камітэце не лічыцца. Пад'езд да фермы ажыццяўляецца па асобнай дарозе, рамонт і ўтрыманне якой ажыццяўляе ААТ «Докшыцкі райаграсэрвіс».

Першы намеснік старшын Н.П. Бортнік». (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЗВАРОТ У РЕДАКЦЫЮ

Асфальту мала? Асфальту шмат!

«У моцны дождж укладаюць асфальт на вуліцы Глінкі ў Віцебску! Так можна рабіць? Гэта ж парушэнне тэхналогіі!» — з трывогай расказаў наш чытач, жыхар Віцебска Мікалай Якаўлевіч Карповіч. — Перад тым як звярнуцца да вас, настойліва спрабаваў паведаміць аб тым, што робіцца, у гарвыканкам. У выніку на другім канцы проваду паралі патэлефанаваць на іншы нумар. Тэлефанаваў, ды толькі час дарма патраціў. Куды цяпер звяртацца? Як давесці сігнал да адказных асоб?»

Чытач расказаў пра «асфальтавую праблему» а 12 гадзіне дня. Аўтар гэтых радкоў адразу паведаміць пра зварот у гарвыканкам — начальніку аднаго з аддзелаў, які ў сваю чаргу «вышэйша» на таго, хто мог вырашыць пытанне. Работы спынілі.

Таксама я напісаў электронны зварот на імя старшын Віцебскага гарвыканкама: ці адкажа нехта за тое, што фактычна рабіў непатрэбную работу? І ці магчымы прасачыць, каб больш такое не паўтаралася?

Да звароту чытача ў карпункт паступалі «сігналы» аб праблемах і на іншых вуліцах абласнога цэнтру. Больш за астатніх абурыўся чытач, які расказаў, што падчас дажджу не магчыма прайсці па тратуары моста цераз раку Віцьба, які на праспекце генерала Люднікава. «З аднаго боку — напачатку моста, бліжэй да прадрпрыемства «Белвест» — даводзіцца літаральна бегчы, каб машыны, якія праезджаюць, не аблілі ва-

Р.С. Калі артыкул быў падрыхтаваны да публікацыі, на мосце па праспекце Люднікава пачалі ямачны рамонт дарогі. Пра гэта паведаміць чытач, які звярнуўся ў карпункт. І выказаў падзяку, у тым ліку і дарожнікам. Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Памяці былых вёсак

На Вілейшчыне створаны першы і адзіны ў Беларусі мемарыял

За апошнія 70 гадоў з карты Вілейскага раёна па розных прычынах зніклі 253 населеныя пункты. У гды калектывізацыі хутары ды невялікія паселішчы далучаліся да буйных. Такі самы лёс спасціг і «неперспектыўныя» вёскі ў 60-70-я гады мінулага стагоддзя: 9 затоплена пры будаўніцтве Вілейскага вадасховішча, ёсць спаленыя фашыстамі падчас Вялікай Айчыннай вайны.

У савецкай гады былі зруйнаваны, знішчаны палацава-сядзібныя комплексы. Сярод іх — сядзіба Агінскай у вёсцы Ганута, вёска Дзевятні, дзе правёў большую частку свайго жыцця класік польскай літаратуры Ігнаці Ходзька. Некаторыя паселішчы сталі ахвярай урбанізацыі. У розныя гады ў склад раёнцэнтру ўвайшлі Стаўкі, Халапы, Макаўе, Воўкаўшчына, Чарнахостава.

Мемарыял уяўляе сабой пляцоўку ў выглядзе малекулы ДНК, якая сімвалізуе працяг жыцця. Паабалал 13 валуноў — па колькасці сельскіх саветаў Вілейскага раёна. На кожным з іх — памятная таблічка з назвамі «мёртвых» населеных пунктаў. Гэта своеасабліва брацкая магіла, дзе пахаваны як самы зніклыя паселішчы, так і іх назвы, якія вучоныя назвалі «мовай Зямлі». Ляжаць тут і жытняе поле (Жытнава) з пералётнымі над ім птушкамі (Журавы), і вясёлая песня (Задорынка) у святочныя дні (Гульняўка), і стрункі прыгажунь-дрэвы (Асінавец, Яловае) у самых неверагодных Барах (Гарадзілаў, Задні, Малы, Сухі, Красны), і сустрэчы прыгожых хлопцаў (Адамкава, Казімірава, Міхалёва, Юркава) з любай (Каханка) дзяўчынай (Васіліні, Ірынава, Караліна, Манькава, Сабінка)...

Ідэя стварэння мемарыяла належыць мясцоваму краязнаўцу Анатолію Рогачу, які, на жаль, ужо пайшоў з жыцця, і былому старшын раённага Савета дэпутатаў Яўгену Ігнатавічу. Разам з архітэктарам Анатолем Капцюком іх называюць «хроснымі» праекта.

Сімвалічна, што комплекс з'явіўся ў год, аб'яўлены кіраўніком дзяржавы Годам роднай зямлі. На яго ўзвядзенне затрацілі мінімальныя сродкі. Распачалі работы ў канцы красавіка, а закончылі ў чэрвені. У будаўніцтве ўдзельнічалі супрацоўнікі музея, работнікі прадпрыемстваў і арганізацый, грамадзянскі, школьнікі. Дарчы, Яўген Ігнатавіч расказаў мне сімвалічную гісторыю. Калі расчышчалі пляцоўку пад будаўніцтва, заўважылі гняздо сіваваронкі, але рушыць не сталі. Падрасталі птушаняты — і самі пакінулі наседжане месца. Гэта і навяло на думку паставіць слуп з колам наверх для буслоў.

Вестка пра незвычайны музей пад адкрытым небам абляцала усю Беларусь. Слody едуць і турысты, і дэлегацыі, і ветэраны, і замежныя госці. Дарчы, у маладых раёна здаюна існуе звычайна пасля роспусці ў ЗАГ Се кідаць кветкі ў Вілейскае вадасховішча. Апошнім часам з'явіўся яшчэ адзін — абавязкова наведваць мемарыял. Таццяна ЛАЗОУСКАЯ.

НА КАНТРОЛІ

«ВЫКАНАЛІ» НА ПАПЕРЫ?

Камітэт дзяржкантролю Гродзенскай вобласці выявіў шэраг парушэнняў пры выкарыстанні сродкаў бюджэту і інавацыйнага фонду аблвыканкама на падтрыманства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. З-за бескантрольнасці і бездаказнасці службовых асоб грошы выкарыстоўваліся нерацыянальна і нават не па мэтавым прызначэнні.

Напрыклад, Дзятлаўскаму РУП ЖКГ з абласнога і рэспубліканскага бюджэту выдзелена 2 мільярды рублёў на рэканструкцыю кацельні ў Гезгалах з пераводам яе на мясцовыя віды паліва. Праверкай устаноўлена, што за лістапад-чэрвень мінулага года падрадчык (Гродзенская СПМК-61) не вы-

канаў на гэтым аб'екце работы на агульную суму 390 мільёнаў рублёў. Аднак родкі абласнога бюджэту прадрпрыемству ў гэтай суме былі пералічаны.

Згодна з інфармацыяй Камітэта дзяржкантролю, работы не выкананы да цяперашняга часу. Аднак службовымі асобам падпісаны акты, што яны былі выкананы.

Акрамя таго, 200 мільёнаў

Сустрэнемся ў аўторак

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Усе, хто прымаў удзел у рабоце з насельніцтвам, абменьваюцца інфармацыяй і уражаннямі. Калі выявілася праблема — адпаведная служба ці структура адразу ж, на месцы, атрымае канкрэтнае даручэнне па выпраўленні сітуацыі, што пазначана ў пратаколе сходу. Кожны тыдзень, бываючы на планёрных пасяджэннях у кіраўніка раёна, старшыня раённага Савета дэпутатаў інфармуе яго па розных пытаннях жыццезабеспячэння насельніцтва, у тым ліку і пра тое, што з даручэнняў выканана (у адпаведнасці з вызначаным тэрмінам), а што не выканана, і па якой прычыне.

Такая форма зносін з насельніцтвам, лічыць Тамара Дрылёнак, працуе і на аўтарытэт дэпутатскага корпуса: сустрэчы адбываюцца пры актыўным удзеле дэпутатаў сельскага і раённага Саветаў, а таксама старэйшын.

Вядома, што праблему лясной папярэдняй, чым потым ламаць галаву над яе вырашэннем. Таму мы практыкуем сумесныя пасяджэнні і з Саветам грамадскага пункта аховы правапарадку — гэта таксама стала ўжо сістэмай. Дэпутаты сельскага Савета, члены сельвыканкама, раённага ўлада, суддзя, пракурор, начальнікі міліцыі і начальнікі аддзела па надзвычайных сітуацыях — збіраемся разам і абмяркоўваем сітуацыі ва неўладкаваных сем'ях, праблемы, звязаныя з п'янствам, алкагалізмам і асацыяльнымі паводзінамі. Запрашаем паўдзельнічаць у абмеркаванні і мясцовых жыхароў, і саміх парушальнікаў грамадскага парадку. Апошнія, зразумела, вялікая жаданна прысутнічаць на такіх пасяджэннях не выяўляюць — іх, калі ёсць неабходнасць, дастаўляюць з дапамогай міліцыі. Аднавасюць выказваюць ім у вочы ўсё, што думаюць, імкнуцца неж дасцукіцца да іх розуму і сумленню... Гэта дапамагае, калі чалавек не зусім яшчэ апусціўся. У асобных выпадках нават арганізуем кадыраванне — возім кадыраваць у абласны цэнтр цэлымі групамі.

Падчас сумесных пасяджэнняў разглядаюцца і пытанні па запавычанасці за паслугі ЖКК, за электраэнергію. Як правіла, даўжнікі, якія атрымліваюць запрашэнне на пасяджэнне, да яго пачатку ўжо прыносяць «квіткі» аб пагашэнні запавычанасці. Бо для высковага жыхара прынарода «абструкцыя» — вялікі сорам.

Пад такімі пільня «прыцэл» раённых улад, структур і службаў кожны сельсавет трапляе прыкладна раз на два месяцы. Акрамя гэтага, старшыня райвыканкама, яго намеснікі і старшыня раённага Савета дэпутатаў што тыдзень па чарзе праводзяць «прамыя лініі» з насельніцтвам і прыёмы грамадзян.

— Бываюць параўнальна спакойныя дні, а здараецца, што чалавек 10-15 патэлефануе, і нават больш, — гаворыць Тамара Леанідаўна. І выезды, і сходы, і прыёмы, і «прамыя лініі» праводзяцца, зразумела, не для «галачкі». Яны — складнікі адной сістэмы, якая дазваляе своечасова ўлоўваць настроі і рэагаваць на праблемы людзей.

— Не абыходзім увагай працоўныя калек-

тывы ў самім Лёзна, рэгулярна наведваем і жыхароў мікрараёнаў. На мой погляд, не трэба баяцца такіх сустрэч. Ёсць праблема — неабходна рэагаваць. Няхай дэпутат запрашае на сустрэчу з выбаршчыкамі тых кіраўнікоў, якія адказваюць за жыццезабеспячэнне насельніцтва, і разам з імі адказвае на ўсе пытанні, — лічыць Тамара Дрылёнак. — Я разумею, што ёсць, скажам так, занадта эмацыянальныя грамадзяне, якія скардзяцца ўвесь час, з любой нагоды і ва ўсе інстанцыі адразу, аж да Міністрацыі Прэзідэнта. Але мы знайшлі да іх падыход. Збіраем у вёсцы, дзе прахвілае аматар паскардзіцца, сход грамадзян і выносім тую ці іншую яго скаргу на іх суд. Наш народ мудры — людзі самі ўсё раставяць па сваім месцах. Яшчэ і папярэжваю незадаволенасць: маўляў, хоць бы табе ўваду каламуціць!..

Акрамя гэтага, асобных актыўных (у сэнсе напісання скаргаў) грамадзян улада імкнецца падключыць да вырашэння мясцовых праблем — накіроўвае, так бы мовіць, іх энергію ў мірнае рэчышча. І з цягам часу самыя заўзятныя скаргі ператвараюцца з апанентаў улады ў яе памочнікаў.

— У нашу сістэму работы з насельніцтвам мы абавязкова задзейнічаем дэпутатаў не толькі раённага, але і пярвічнага звяна. Часам у мяне пытаюцца: навошта ўвогуле патрэбны дэпутаты сельскага Савета, якая ад іх карысць? Асабіста я здзіўляюся такой пастаноўцы пытання. Дэпутаты, які і старацыя — гэта ж дадатковыя «штыкі», яшчэ памочнікі і папленнікі, — упэўнена Тамара Дрылёнак. — Задзейнічайце іх так, як трэба, на тых участках, дзе ад іх будзе больш карысць, скіруючы на вырашэнне мясцовых праблем — і будзе вынік. Тое ж самае датычыцца і дэпутатаў раённага, абласнога Саветаў. Іх жа не проста так выбіралі!

Увогуле, упэўнена старшыня Лёзненскага раённага Савета, аўтарытэт сельскай улады неабходна павышаць і далей. Напрыклад, праз больш эфектыўнае фінансаванне яе расходных артыкулаў — што, уласна кажучы, ужо робіцца ў Віцебскай вобласці, дзе на перадачу спецыялізаваным арганізацыям дарог і могілак, на асвячленне, на добраўпарадкаванне тэрыторый і знос старых будынкаў і г.д. выдаткуюцца значныя грашовыя сродкі.

— Раней, калі ў сельскага Савета з'яўлялася, умоўна кажучы, калейка, ён ішоў з ёю на «паклон» да той ці іншай арганізацыі, каб вырашыць пэўную праблему... Сёння ў сельскага Савета ўжо ёсць рубель, і не адзін, і для вырашэння надзвычайнага пытання яму не трэба некуды звяртацца. Наадварот — усё часцей звяртацца да яго, — падкрэсліла Тамара Дрылёнак. — Аднак праблем на тэрыторыі яшчэ хапае. Мы, безумоўна, іх бачым. Іншая справа — не атрымліваецца зрабіць усё і адразу. Больш істотныя пытанні працуюць і больш значныя фінансавыя ўкладанні. Але ж нашы дабрабыт залежыць не толькі ад наўнасці грашовых адзінак у бюджэце. Шмат што ўжо сёння можна зрабіць і самім — на сваіх падворках, гаспадарчых аб'ектах, тэрыторыях. Гэта ж наша зямля, і нам на ёй жыць.

«А СВІРКІ НЕ ГОРШЫЯ!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Заўваг да гэтага адказу некалькі. Па-першае, з просьбай аб разглядзе надрукаванага матэрыялу рэдакцыя старэйшай беларускай газеты звярталася да выканаўчых улад, вядома ж, на беларускай мове. Паводле дзейнага заканадаўства менавіта на ёй нам павінны былі і адказаць.

Варта, прынамсі, толькі вітаць, што ў Параф'янаве збудавана 27 жылых дамоў, у якіх, магчыма, народзяцца дзеці, чые бацькі не мелі такой выгоды, як дзіцячы садок.

Што датычыцца школы, пошты, амбулаторыі, Дома культуры, крам, чыгуначнай станцыі, лазні і нават сельскага Савета, то ў лісце спадара Пілячынскага пра іх таксама паведамлялася. Як і пра тое, што яны даступныя і што аднавасюць карыстаюцца іх паслугамі.

Пра што не паведамлялася, дык гэта пра тое, што існуе дзяржаўная праграма па адраджэнні вёскі, што яна распрацавана для таго, каб можна было плановаць магутнасці сельскіх падрадных арганізацый, выдзяленне крэдытаў і матэрыяльных рэсурсаў. Што, апроч яе, ёсць генеральны план развіцця тэрыторый — па Мінску, па абласцях, па раёнах. І гэтым дакументам, відаць, прадугле-

джана ўзвядзенне жылля (а тым больш з выкарыстаннем льготных крэдытаў, згодна з Указам № 405) менавіта ў аграгарадках. Таму ў іншых вёсках гэтыя работы (як і купля, рамонт існуючага жылля) магчымы толькі за кошт уласных сродкаў — гаспадаркі альбо прыватнай асобы. На што — з улікам «вялікай запавычанасці перад крэдытарамі» — разлічваць цяжка.

Што застаецца? Адказ банальны — кажаць, што гэтая запавычанасць ліквідуецца, што людзі, як пісаў некалі Шукшын, пазбываюцца ў вялікіх гарадах, а потым разбегуцца ў чыстае поле, што часы тыя не за гарамі і Свіркі (а ў кожнага яны свае, родныя, бо «ўсе мы з хат!») дажывуць.

А таксама, што за гэты ж час дасведчаныя практыкі і вучоныя (акадэмікі, прафесары, дактары і кандыдаты навук, якіх у нашай краіне хапае) магчыма, усвядомяць, што вясцоўцы (не па пашпарце — па стане душы, па крыві) ў Беларусі пакуль не вымерлі, што для іх вада з калодзежа заўсёды будзе смачнейшай, чым вада з-пад краўна, што від з акна сваёй хаты на сад ці лес яны ніколі не прамяняюць на цёплую прыбярэжную ў горадзе ці гарадку... І тады нарэшце абмазуюцца прапановы, пра якія піша спадар Пілячынскі!..

І напрыканцы — пра тую «аб'язную дарогу каля вёскі Свіркі».

Калі яна, як паведамляецца ў афіцыйным адказе, і насамрэч «па ўліку зямель у Параф'янаўскім сельскім выканаўчым камітэце не значыцца», то хто ж з прадстаўнікоў выканкама і чаму абцяпаў вясцоўцам, што «пасля збору ўраджая становішча будзе выпраўлена»?..

Выходзіць, што пытанні ўсё ж застаюцца (хоць у афіцыйным адказе і паведамляецца, што праблемы, пастаўленыя Пілячынскім У.В., «падрабязна разгледжаны і вывучаны»)?..

Аднак ёсць у лісце з выканаўчага камітэта і радок, які абнадзейвае. Ён пра тое, што «атрымаць жыллё ў в. Свіркі ахвотных няма». З прычыновай заўвагай: «На гэты момант».

У іншых тэкстах падобны канцільярызм заўсёды выклікаў заканамерныя пытанні: на які такі момант? На момант правання (а яно было? Бо за «момант» жа яго не павядадзеш...), на момант падрыхтоўкі адказаў?..

Але ж у наступны момант — усё можа змяніцца!.. Ці не так?

Таму кропку ў гэтай размове пакуль не ставім. Пішыце.

СВОЙ СЯРОД СВАІХ

ХТО Ё ВЁСЦЫ ГАЛОЎНЫ?



Як правіла, упаўнаважаны — гэта сапраўды чалавек аўтарытэтны, як кажуць, першы на вёсцы. Два гады таму жыхары вёскі Вяляцін аднадушна выбралі сваім упаўнаважаным Сяргея Аляксандравіча Крысенку — чалавека, які разумее патрэбы і праблемы землякоў, на іх погляд, простага і адкрытага.

— Людзі казалі мне давер, а я стараюся зрабіць усё, што ад мяне залежыць, для таго, каб быць іх быццам камфортым, — кажа ён. — У першую чаргу хочацца, каб быў добра ўпарадкаваны наш аграгарадок. Са старшынёй Паселіцкага сельскага Савета Людмілай Зеленькоўскай мы шмат папрацавалі, каб устанавіць агароджы каля дамоў і на вуліцах. Радуюся, што людзі адгукнуліся і прынялі ўдзел у гэтай справе.

Да пажылых ва ўпаўнаважанага стаўленне асаблівае. Людзям, якія не маюць дапамогі з боку сваякоў, на сваім трактары і дровы прывязе, і збожжа са склада, і бульбу з поля. Займаючыся індывідуальным падрыхтаваннем па аказанні паслуг у вырашчванні сельскагаспадарчай прадукцыі, для пажылых людзей Сяргей Аляксандравіч робіць 10-працэнтную сідку. А яшчэ, не лічычыся з часам, на сваім аўтамабілі можа завезці пажылога чалавека (напрыклад, тую ж суседку, якая хварэе на гіпертанію) у мясцовы ФАП і прывезці дадому.

— Сяргей Аляксандравіч, — расказвае загадчыца дзіцячага садка Алена Баранава, — ужо з год працуе на паўстацы ў нашай устаноўе рабочым па абслугоўванню пенсійнага пункта. Заробленны грошы ён цалкам аддае на патрэбы дзіцячага садка. Разам з ім едзе ў магазін і закупляе спортывентар, дыдактычныя гульні, канструктары і іншае. Сваімі рукамі

МЯСЦОВЫ ЧАС

АДКРЫТЫ ЎРОК ДЛЯ КАЛЕГ

Як вядома, рашэнні пярвічнага ўзроўню ўлады прымаюцца на сесіях сельскага Савета або пасяджэннях выканкама. Вось прыходзіць новы старшыня сельскага Савета на сваю пасаду і праводзіць пасяджэнне ў адпаведнасці з уласным разуменнем або досведам. Гэтак жа нідзе не вучаць. А некаторыя кіраўнікі, хай сабе і са стажам, і не супраць былі б павучыцца, пераняць нешта добрае ў калег, параўнаць са сваім, прааналізаваць, знайсці аптымальныя варыянты. Менавіта з улікам іх пажаданняў і наладзілі ў Шанях семінар для кіраўнікоў сельсаветаў раёна — у форме адкрытага пасяджэння Шаняўскага сельвыканкама.

Паводле слоў старшыні Пружанскага раённага Савета дэпутатаў Віктара МАКАРЭВІЧА, месца было выбрана не выпадкова. Ганна Васільеўна Хатэнка працуе на пасадзе шаняўскага старшыні працяглы час. Сельсавет з'яўляецца адным з лепшых у раёне. Да таго ж у мінутым старшыня — педагог, дырэктар школы. Яе аратарскае майстэрства, несумненна, паспрыяла таму, што асноўныя моманты прагучалі дакладна, выразна і аргументавана.

А паколькі на парадак дня выканкама выносілі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця тэрыторый і выканання бюджэту за гэты квартал года, то лагічным выглядала папярэдняе азнамяленне з некаторымі сацыяльнымі аб'ектамі. Шаняўскія дэпутаты не без задавальнення паказалі гасцям прадпрыемствы і ўстановы свайго аграгарадка. Вельмі добрае ўражанне ў плане добраўпарадкавання пакунала наведванне школы, дзіцячага садка, ФАПа. На комплексным прыёмным пункце гошці пераканаліся, што бытавыя паслугі, якія прапаноўваюцца, запатрабаваны насельніцтвам. Асабліва ў зацікаўленасць выклікала наведванне сучаснага малакапраёмнага пункта, узвядзенага Пружанскім малочным заводам. Супрацоўнікі пункта на лібах паказалі, як вырастае якасць малака з увазвядзеннем цывілізаванага спосабу яго закупкі.

На пасяджэнні сельскага выканаўчага камітэта прагучала інфармацыя аб выкананні ўсіх 9 прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця па выніках першага квартала года. Справіліся з планавымі заданнямі ААТ «Шані-аграпрадукт», Гарадзенскае лясніцтва, цагельны завод «Перамога», таксама прадпрыемствы сувязі, гандлю, бытавых паслуг і цэлым. Даручылі адставіць асобныя крэмы, паштовае аддзяленне, іншыя суб'екты гаспадарання. На выкананне заслухалі іх кіраўнікоў, акрэслілі шляхі выпраўлення сітуацыі.

Як расказала старшыня сельскага Савета Ганна ХАТЭНКА, пасля пасяджэння выканкама адбылася аперацыйная нарада, на якой галоўным стала пытанне далейшага добраўпарадкавання населеных пунктаў. Вельмі канструктыўным было выступленне члена выканкама, дырэктара ААТ «Шані-аграпрадукт» Васіля Сарокі. Васіль Іванавіч зазначыў, што справы ў гаспадарцы ідуць добра, эканамічныя паказчыкі растуць, таму прадпрыемства лічыць сваім абавязкам і далей удзельнічаць у добраўпарадкаванні тэрыторый. Пакуль што было заяўлена аб фінансаванні ўзвядзення агароджы — кожны год у адной вёсцы. Для Шаняўскага сельсавета з двума дзясяткамі населеных пунктаў гэта надзвычай актуальна.

Ганна Хатэнка назвала мерапрыемства звычайным пасяджэннем, да якога яна рыхтавалася не больш чым заўсёды. Але цікава было даведацца пра ўражанні ўдзельнікаў семінара.

— Для мяне такія мерапрыемствы надзвычай карысныя, — сказала старшыня Сухопольскага сельскага Савета Наталля КРЫВЕЦКАЯ. — Старшынёй я абрана два гады таму, да гэтага працоўная дзейнасць была звязана з сельгаспрадпрыемствам і ўстановай сувязі. Добра яшчэ, што некалькі скліканняў давялося быць дэпутатам сельскага Савета, іншай арганізацыйная работа выклікала б яшчэ большы складанасці. Многае даводзіцца спасцігаць у працэсе. Так, напрыклад, рыхтуючы сесію па пытаннях бытавога абслугоўвання, мы правялі ананімнае анкетаванне жыхароў. І абмеркаванне ў прысутнасці дырэктара раённага РКБА вялі з улікам апрацаваных анкет. Атрымалася і даволі крывіцца, і жыва. І рашэнне прынялі, якое аказалася дзейным.

А на пасяджэнні ў Шанях я літаральна зайздросціла таму, які кантакт наладжаны ў старшыні Савета з кіраўнікамі ўсіх прадпрыемстваў тэрыторыі. А яшчэ таму, як тактоўна, аргументавана і пераканаўча Ганна Васільеўна можа заахочваць да сумеснага вырашэння праблем. Хацелася б думаць, што ў мяне такія стасункі на карысць агульнай справе яшчэ наперадзе.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Пружанскі раён.

Здаровыя дзеці Андраной

Самым вялікім поспехам медыкі ўрачэбнай амбулаторыі аграгарадка Андраны лічаць нараджэнне летась 12 немаўлят. Сёлета таксама чакаецца прыбаўленне ў сем'ях.

Маленькай Карыне яшчэ няма і года, але яна паводзіць сябе на прыёме ў доктара як вопытны пацыент: цярпліва ставіцца да вымярэння вагі і росту, спакойна сочыць за рухамі людзей у белых халатах.

— О, мы расцём добра! — радуецца маці дзяўчынкы Кацярына Жукавец. — Калі медыкі побач, жыць і гадаваць дзяцей усё ж такі спакойней.

Павелічэнне нараджальнасці (разам з некаторым памяншэннем смаротнасці) стала адным з галоўных складнікаў перамогі сельскай урачэбнай амбулаторыі ў агледзе якасці і культуры медыцынскага абслугоўвання. Першае месца ў Магілёўскай вобласці і другое ў краіне — добры вынік, якім ганарыцца ў Андранах.

У гэтай медыцынскай устаноўе прасторныя светлыя пакоі. Усюды паказальныя чысціня. Тут працуюць 17 чалавек, якія абслугоўваюць больш за дзесяць вёсак. А гэта 1,5 тысячы дарослых і 250 дзяцей.

— Хацелася б яшчэ больш, — прызнаецца загадчыца амбулаторыі Наталля Арлова (на фота). — Сёлета дакладна народзяцца яшчэ чацвёрта немаўля, а да канца года, спадзяёмся, будзе больш. Мы рэгулярна аглядаем малых, вучым маці. Сочым, каб у іх не было праблем. А калі што — звяртаемся па дапамогу да калег з раённага цэнтру.

бу — тады зноў пацягнуцца лясчыцца. Святлана Ганчарова штодня робіць больш за дзесятак аналізаў. І хоць на яе стала не камп'ютар, а звычайны лічылнік, лабарантка сваю апаратуру хваліць: «Хоць і «старажытнага» ўзору, але ж ніколі не падманвае».



Святлана Літвінава — памочнік урача. У яе клататлівая пасада: то яна вымярае ціск, то бяжыць у працэдурную на перавязку.

— Цяпер прыбывалася працы ў сувязі з усеагульнай дыспансарызцыяй, — каментуе яна. — Усё насельніцтва павінна праходзіць штогадовы агляд.

— Летась дыспансарызцыю мы выканалі аж на 100%, — кажа Наталля Арлова. — Агледзелі ўсіх. Я мяркую, што гэта і ёсць паказчык даверу да нас.

Сярэдні ўзрост пацыентаў амбулаторыі — 45-50 гадоў. Хвароўцы нярэдка: напрыклад, скардзяцца на павышаны ціск (артэрыяльную гіпертензію) — гэта

цяпер вельмі распаўсюджаная праблема, нягледзячы на свежае паветра і больш-менш здаровую ежу. Падчас дыспансарызцыі таксама былі выяўлены хваробы страўніка — кшталт гастрыты і язвы.

— Але па агульнай сітуацыі я не сказала б, што людзі сталі больш хварэць, — разважае загадчыца Андранойскай амбулаторыі. — Усё трымаецца прыкладна на адным узроўні: улётку больш дробных траўмаў, узімку — прастудных захворванняў.

Пра амбулаторыі працуе школа здаровага ладу жыцця, дзе медыкі расказваюць пра шкоду тытуню, наркотыкаў, а найбольш — алкаголю. Летась некаторыя знілі з уліку ў нарколага. Такіх больш, чым нанова пастаўленых на ўлік.

— Здароўе больш залежыць ад уласнага ладу жыцця, чым ад нас, — упэўнены медыкі. — А за сваім здароўем трэба сачыць!

Ілона ІВАНОВА.

Фота аўтара.

Мсціслаўскі раён.

Ганаровы грамадзянін Брэста кіруе «Радасцю»

Сесія Брэсцкага гарадскога Савета дэпутатаў прыняла рашэнне надаць званне Ганаровага грамадзяніна Брэста Анатолію Вараб'ёву, кіраўніку заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля танца «Радасць».

Анатоль Міхайлавіч шмат гадоў кіруе славетным калектывам. Народныя артысты Беларусі Анатоль Вараб'ёў нярэдка выступае ў ролі галоўнага рэжысёра знакавых культурных мерапрыемстваў. Нядаўна праслаўлены калектыв адзначыў сваё 50-годдзе. Цяпер ушанаваны і кіраўнік «Радасці».

Яна СВЕТАВА.

Дарожная карта для магіляўчан

Магілёву абяцаюць новыя добрыя дарогі. Гарадскія ўлады паведамілі аб пачатку ў маі капітальнага рамонтнага шэрагу вуліц абласнога цэнтру.

Цяпер жа магілёўскія дарогі не проста вымушаюць жадаць лепшага: вадзіцелі ўжо нават стамаіліся скардзіцца адзін аднаму на стан дарожнага пакрыцця пасля зімы. Ямін на дарогах не палічыць, але напружанага рамонтна на вуліцах пакуль не назіраецца.

Між тым, старшыня Магілёўскага гарвыканкама Станіслаў Барадаўка лічыць, што акцэнт трэба зрабіць менавіта на капітальны рамонт гарадскіх дарог, а не на бягучае іх падтрыманне, якое не дае доўгачасовага эфекту.

— За апошнія дзесяць гадоў не выдаткоўваліся грошы на капітальны рамонт дарог, за выключэннем леташніх работ на праспекце Міра, — расказаў кіраўнік Магілёва падчас прэс-канферэнцыі. — Таму ад года да года стан дарожнага пакрыцця пагаршаецца, а часам плошча латак перавышае плошчу нармальнага асфальтавага пакрыцця.

Колькасць транспарту і нагрукі на дарогі павялічваюцца, таму для вырашэння дарожных праблем даводзіцца рабіць рэканструкцыю з ужываннем новых тэхналогій. Размова ідзе найперш пра тэхналогію арміравання: пракладвання сеткі, якая не дае расцякацца асфальту і ўтварацца каляінам. Менавіта гэтая тэхналогія была ўпершыню выкарыстана летась у Магілёве і дала, лічаць спецыялісты, добрыя вынікі.

Сёлета на капітальны рамонт дарог будзе выдаткавана 60 мільярд рублёў. Работы пачнуцца ўжо ў маі. Калі ўдасца папрацаваць інтэнсіўна, лічыць Станіслаў Барадаўка, палёк магілёўскія аўтамаматы адчуюць ужо праз некалькі сезонаў.

Плануецца, што сёлета будуць завершаны работы па рэканструкцыі аўтамаматы Магілёў—Мінск.

Ілона ІВАНОВА.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»
Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Адказна за выпуск КАРПЕНКА Наталля.
Грамадскі савет: НАВІЦКІ Г.В., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванню; БАЙКОЎ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; АЦЯСАЎ А.Я., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саеве Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў; МАКСІМЕНКА С.А., старшыня Азярыцка-Слабадскага сельскага Савета дэпутатаў Смалявіцкага раёна.
АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 21 03;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by
Газета адрэсавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 30.015. Нумар падпісаны ў 19.30 2 мая 2012 года.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

«ТОЙ ЖАХ ПОМНІЦА ЗАЎСЁДЫ...»

IV Міжнародны кангрэс «Знішчэння ў Другой сусветнай вайне гарады і вёскі Еўропы» і міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Грамадзянскае насельніцтва ў вайне» пройдзе ў 15—17 мая. Афіцыйным інфармацыйным партнёрам з’яўляецца газета «Звязда».

У рамках кангрэсу будзе працаваць моладзевая секцыя «Моладзь і дзеці ў гады Другой сусветнай вайны».

Удзел у кангрэсе ўжо пацвердзілі больш за 100 удзельнікаў з 10 краін свету.

Дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Сяргей Азаронак адзначае, што такі форум праводзіцца ў Еўропе раз у два гады. Упершыню ён адбыўся ў 2006 годзе ў Германіі (Берлін, Кёльн), у 2008-м прайшоў у Чэхіі (Прага, мемарыял «Ліздзіц»), у 2010 — у сплавачным горадзе Банска-Быстрыца. На кангрэсах з удзелам гісторыкаў, палітолагаў, юрыстаў, эканамістаў, а таксама сведкаў ваенных трагедый абмяркоўваюцца пытанні захавання міру і прадухілення ваенных канфліктаў у Еўропе. У гэтым годзе на прапанову удзельнікаў III Міжнароднага кангрэса эстафету прымае Беларусь.

Першы прарэктар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар тэхнічных навук, прафесар Аляксандр Іванюк адзначае, што Беларусь была ў самым эпіцэнтры трагічных ваенных падзей, і наша гістарычная памяць — жывая. Тым больш што апошнім часам умацаўся інфармацыйнае супрацьборства па пытаннях сутнасці і вынікаў вайны. «Маё пакаленне помніць усё, што было, — і мы імкнёмся перадаць разуменне і падыходы гістарычнай праўды моладзі. Студэнты акадэміі прымуць актыўны ўдзел у кангрэсе, будучы удзельніцамі ва ўсіх моладзевых дыскусіях, як і студэнты іншых беларускіх і замежных ВНУ», — падкрэсліў Аляксандр Уладзіміравіч.

У рамках кангрэса будучы падвядзеныя вынікі творчага конкурсу на лепшы малюнак, літаратурны і мультымедычны праект на тэму «Моладзь і дзеці ў гады Другой сусветнай вайны». «У конкурсе прымаюць удзел навучцы ўсіх рэгіёнаў Беларусі, вельмі шмат цікавых работ, а пераможцы атрымаюць узнагароды на пленарным пасяджанні кангрэсу ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі», — адзначыла Ірына Пятровіч, загадчыца аддзела патрыятычнага выхавання Рэспубліканскага цэнтра турызму і краязнаўства навуцэнскай моладзі Міністэрства адукацыі Беларусі.

Сімвалічна, што на кангрэсе будучы прадстаўлены чатыры пакаленні: ветэраны Вялікай Айчыннай вайны і сведкі знішчэння населеных пунктаў, сярэдняе пакаленне беларусаў і гасцей нашай краіны (навукоўцы, музейшчыкі, краязнаўцы), а таксама студэнты, аспіранты, маладыя вучоныя, падлеткі і дзеці. Знайда Леванец нарадзілася ў 1935 годзе, а ў 1943-м яе родную вёску Скірмантава паслілі разам з насельніцтвам. «Засталося нас толькі пяцёрка з усёй вёскі. Мы па ішчалівай выпадковасці не былі дома, таму і выжылі. І дагэтуль помніцца той жах, калі мы прыйшлі ў спаленую вёску і убачылі страшную карціну: награвашчаныя абгарэлыя трупы... На сёння я засталася адна з усёй вёскі», — расказвае Зінаіда Пятроўна.

Больш як 9 200 вёсак знішчаны акупантамі на беларускай зямлі, з іх 5 295 спалілі разам з усімі часткай насельніцтва. 628 вёсак падзялілі лёс Хатыні. Спаленыя разам са сваімі насельнікамі вёскі — па усёй Беларусі... Работа кангрэса будзе не толькі «аўдыторнай» — удзельнікі гэтага прадстаўнічага форуму наведваюць таксама мемарыяльныя комплексы «Хатынь», «Дальва», «Курган Славы».

Таццяна ПАДАЛЯК

■ Інфарм-укол

ШТО Ё ВАС З ГОЛАСАМ?

Наш голас можа мяняцца ў горшы бок не толькі таму, што мы старэем. На працягу жыцця голас падцерагае шэраг неспякск.

Першая. Уласны крык. Самая частая прычына хрыпаты пры гучнай, грубай размове — вузляк галасавых складак. Гэта, так бы мовіць, «працоўныя мазалі», як на руках ад рыдліцця. У дзяцей такія мазалі могуць утварыцца ад пастаяннага крыку ўжо ў 3-5 гадоў. У дзіцяці з «вузлячкамі крыкуна» блізка сваякі, хутчэй за ўсё, маюць хрыплы голас або ў сям’і размаўляюць пераважна на павышаных тонах, гучна, з крыкам, надрывам.

Другая. Захворванні гартані. Дабраяксная — фібромы, паліпы, паліпы і г.д., злаяксная — рак гартані. Усе хваробы патрабуюць сур’ёзнага лячэння, найперш хірургічнага.

Трэцяя. Страсвая сітуацыя, хронічная стомленасць, хваробы нервовай сістэмы, галасавы перагрукі, шэраг агульных хва-робаў арганізма.

Чацвёртая. Прафесія. Педагогі, спевакі, акцёры і г.д. рэгулярна сутыкаюцца з галасавым перагрукам, што падчас захворвання, у тым ліку прастудных, можа прывесці да страты голасу.

Пятая. Шкодныя звычкі — курэнне і алкаголь.

Паводле слоў **валеолога 23-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Алены ГАРНІЦКАЙ**, да ліку асноўных прычын, якія ўказваюць на пагаршэнне голасу, адносяцца:

- сіпласць (голос не павінен быць сіплым);
- хуткая стамлянасць голасу бліжэй да вечара. Калі настаяні не можа правесці больш за два ўрокі запар, таму што голас «садзіцца», а ў дыспетчара або дыктара голас зрываецца праз пару гадзін працы — імя неабходна зваручацца да ўрача-фаніятра. Інакш у гартані могуць адбыцца розныя змяненні, аж да ўтварэння ў галасавых складках незваротных працэсаў;
- раптоўнае або паступовае змяненне голасу — таксама прычына для паходу да спецыяліста.
- Што рабіць, каб не нашкодзіць голасу?**
- ✓ Не піць газаваныя шыпу-чыя напоі.
- ✓ Не грызці семкі і салёныя арэшкі.
- ✓ Не захалпяцца марожаным, не ўжываць стравы з вялікай колькасцю солі, перцу і вошату.
- ✓ Даваць голасу адпачынак — маўчаць цэлы вечар напярэдадні працяглага напружання голасу (лекцыі, спеваў і інш.).
- ✓ Не размаўляць падоўгу па тэлефоне. Абавязкова хутаць горла (у шалкі) у вільготнае надвор’е.

Сёння ў кожным абласным цэнтры працуе фаніятрычны кабінет. Можна звярнуцца на прыём і да ўрача-фаніятра Рэспубліканскага цэнтра паталогіі слыху, голасу і маўлення ў Мінску (вул. Сухая, 8).

Святлана БАРЫСЕНКА

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ І ГАДЗІНЫ Ў МАІ

- 3, чацвер, 0.00 — 1.30
- 4, пятніца, 19.00 — 23.00
- 5, субота, 0.00 — 1.30
- 6, нядзеля, 11.00 — 24.00
- 7, панядзелак, 0.00 — 0.30
- 10, чацвер, 18.00 — 22.30
- 11, пятніца, 1.00 — 4.00
- 13, нядзеля, 0.00 — 10.30
- 15, аўторак, 11.00 — 20.30
- 17, чацвер, 20.30 — 24.00
- 18, пятніца, 0.00 — 9.00
- 20, нядзеля, 11.30 — 22.00
- 23, серада, 0.00 — 10.30
- 25, пятніца, 13.30 — 21.00
- 28, панядзелак, 0.00 — 5.00
- 30, серада, 5.00 — 10.00



«У СВДРАВІНЫ НЕ ХАПАЕ НІ НАПОРУ, НІ АБ’ЁМУ...»

3 вёскі Іоны Барысаўскага раёна ў рэдакцыю звярнулася Таісія Пятроўна Салсанава, якая пражывае ў двухпаварковым доме па вуліцы Лясной. Прычым яе кватэра месціцца менавіта на другім паверсе. Магчыма, у гэтым у пэўнай ступені карані праблемы, якую агучыла заяўніца?..

— Нездзе з лютага ў нас няма вады. Куды мы толькі за гэты час не звярталіся! І ў сельскі Савет, і ў райвыканкам, і на «водаканал». Паўсюдна адказваюць са спасылкай на апошні, маўляў, прыедзьце адтуль работнікі, адрамантуюць помпу. Ды тыя ўсё ніяк да нас чамусьці не даюць — дарэчы, з моманту апошняй гутаркі ўжо тыдзень як прайшоў. А як жа без вады, калі і дзеці дома, ды і гаспадарку трэба весці? — расказала пра сутнасць праблемы Таісія Пятроўна.

— Праблема, і сур’ёзная, сапраўды ёсць, — адразу пацвердзіў нам дырэктар камунальнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Барысаў-водаканал» Віктар Зароўскі. — І для вышэйназваных жылцоў, як вы слухна заўважылі, яна часткова абумоўлена тым, што яны жывуць на другім паверсе: вада перыядычна прападае. Справа ў тым, што тут дрэнная свідравіна, у якой не хапае ні напору, ні аб’ёму вады. Плюс дадайце суды 30 гадоў яе эксплуатацыі, калі і сеткі забіліся, і трубы знесліся. Самым лепшым выйсцем было б зрабіць новую свідравіну. Аднак яе кошт — 200 мільянаў рублёў. Ні ў нашага прадпрыемства, і ў бюджэце раёна такіх сродкаў пакуль няма. Таму не застаецца нічога іншага, як толькі паспрабаваць рэаніміраваць тое, што ёсць. Думам, бліжэйшым часам мы і паспрабуем гэтак зрабіць.

Сяргей РАСОЎКА.

ВЫБУХОВАЯ СХОВАНКА

У нежылным доме прыгранічнай вёскі Тусямцы Воранаўскага раёна знойдзеныя выбухованабеспечны арсенал — каля 100 патронаў да стралковай зброі, абрэз паліяўнічай зброі, выбуховыя рэчывы, электрадзятанатары і іншыя прадметы, якія могуць выкарыстоўвацца ў якасці кампанентаў для вырабу самаробных выбуховых прыладаў.

Як паведамляюць у прэс-службе УКДБ па Гродзенскай вобласці, уладальнікам арсеналу аказаўся непрацоўчы жыхар г.п. Воранава. Пасля правядзення балістычнай і выбуховатэхнічнай экспертызы будзе прынята рашэнне аб завядзенні крмінальнай справы за «незаконная дзеянні ў дачыненні да агнястрэльнай зброі, боепрыпасу і выбуховых рэчываў». Праверальца і версія дачынення падазронай асобы да кантрабанднай дзейнасці праз беларуска-літоўскую мяжу.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ПАТРЫВОЖЫЛІ ПАМЕРНЫХ

Дзве магілы былі разрыты на яўрэйскіх могілках у Лоеве. Факт быў выяўлены, калі сваіх прыйшоў прыбіраць месцы захавання.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Гродзенскі філіял РУП «Інстытут нерухомасці і ацэнкі»

ІЗВЕЩАЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛАКОКРАСКА» г. ЛИДА

Наименование	Характеристика
ЛОТ 1	
Склад коллоксилина	Склад коллоксилина, инвентарный № 420/С-40438, площадь застройки 251 м.кв., объем здания 955 м.куб., общая площадь здания 211 м.кв., фундамент — ж/бетонный, наружные и внутренние стены — кирпичные, крыша — рулонная по ж/б плитам, полы — бетонные, внутренняя отделка — штукатурка, побелка, электроосвещение — электропровода скрытыя.
Местонахождение объекта	Гродзенская область, Лидский район, Дубровенский с/с, 41.
Земельный участок	Кадастровый № 423684000059000024, Площадь земельного участка 0,4479 га, назначение — для обслуживания склада.
Начальная цена продажи	58 300 000 белорусских рублей без учета НДС.
Сумма задатка	5 830 000 белорусских рублей.
Продавец	Открытое акционерное общество «Лакораска» г. Лиды, 231300, г. Лиды, ул. Игнатова, 71, тел./ф. 8 (0154) 52 27 55.
Организатор торгов	Гродзенский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41 98 32, 41 98 34
Условия аукциона	Без условий
Условия оплаты	По договоренности сторон
Срок заключения договора купли-продажи	Не позднее 30 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 301257910017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродзенской области, БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 15 мая 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209	

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении талончик (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродзенский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; **юридическим лицом — резидентом Республики Беларусь** — копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; **индивидуальным предпринимателем** — документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; **юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь** — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предоставляются: представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицом — документ, удостоверяющий личность физического лица; представителем физического лица — доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленном организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

Извещение о первом аукционе было опубликовано в газете «Звязда» 02.12.2011 г. № 230 (27094)

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30. Последний день приема заявлений — 14 мая 2012 г. до 15.00

Телефоны для связи: 41 98 32, 41 98 34 — Гродзенский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ ОАО «МИНСКОРГАВТОТРАНС»

Полное наименование, местонахождение брокера — **ООО «Патернус Аер», Беларусь, г. Минск, ул. Орловская, 40А, офис 19. Тел. 8 029 105 10 10.**

Полное наименование, местонахождение эмитента, акция которого приобретаются, — **Открытое акционерное общество «МИНСКОРГАВТОТРАНС» г. Минск, ул. П. Бровки, 30.**

Кол-во простых акций, которое намерен приобрести покупатель, — **15 000 (пятнадцать тысяч) шт.**

Максимальный предел цены, по которой покупатель намерен приобретать акции, — **30 000 (тридцать тысяч) белорусских рублей.**

Сроки, форма и порядок оплаты акций — **безналичное перечисление денежных средств на счет брокера продавца в день заключения сделки на бирже в порядке, установленном системой расчетов в торговой системе ОАО «БВБФ».**

Место заключения сделки — **ОАО «БВБФ» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48А.**

Дата начала и окончания покупки акций — **17 апреля 2012 г. по 17 июля 2012 г.**

Полное наименование покупателя акций — **ООО «Патернус Аер».** Местонахождение покупателя акций — **г. Минск, ул. Орловская, 40А, офис 19. Тел. 8 029 105 10 10.**

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Лот № 1. Компьютеризированный перчаточный автомат серии МG-C-10G, инв. №7 стоимостью 15611100 рублей. Лот № 2. Компьютеризированный перчаточный автомат серии МG-C-10G, инв. №8 стоимостью 15611100 рублей. Лот № 3. Компьютеризированный перчаточный автомат серии МG-C-7G, инв. №17 стоимостью 15611100 рублей. Лот № 4. Компьютеризированный перчаточный автомат серии МG-C-7G, инв. №18 стоимостью 15611100 рублей.
Собственник (владелец) имущества	ООО «МирРесурс», УНП 391151460
Местонахождение (адрес) имущества	Полоцкий р-н, гп. Ветрино, ул. Ленина, 78, 2-й этаж
Место (адрес), дата и время проведения торгов	С 9.00 25 мая 2012 года по 18.00 03 июня 2012 года На интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь http://court.by/sales/
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области 210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 321, http://court.by/vitebsk/ Судебный исполнитель Ткаченко Сергей Владимирович, тел./факс: (8 0212) 49 13 49, (8 029) 663 53 24, эл. адрес: sudisvitebsk@court.by Старший судебный исполнитель Бородин Алексей Александрович, тел.: (80212) 49 13 40, (80444) 746 73 00
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, в течение 15 дней со дня, следующего за днем размещения публичного извещения об электронных торгах на Интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь, обязано пройти регистрацию. Для регистрации на сайте лица знакомится с порядком проведения торгов, дает подписку об отсутствии препятствий для участия в торгах в соответствии со статьей 384 ХПК, перечисляет задаток в размере 10% от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903000023 в 201 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, каб. 259, УНН 300007670 не позднее 18.05.2012 и заполняет заявление. Более подробную информацию можно получить на сайте BXC http://court.by/vitebsk/divestiture/ , http://court.by/sales/ .

У суд Старадарожскага раёна Мінскай вобл. паступіла заява аб прызнанні памёрлым Разумніка Сяргея Уладзіміравіча, 18 красавіка 1960 года нараджэння, урэдніка п. Смірнова Хойніцкага раёна Гомельскай вобл., апошнім вядомым месцам жыхарства і месцам знаходжання якога з’яўляецца г. Старыя Дарогі Мінскай вобл., вул. Камуністычная, д. 20, кв. 19.

Прасімі грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра Разумніка С.У., паведаміць іх суду Старадарожскага раёна на адрас: г. Старыя Дарогі Мінскай вобл., вул. 8 Сакавіка, 32, на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі.

г. ВИТЕБСК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ СНИЖЕНА НА 20 ПРОЦЕНТОВ

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
1.	Неиспользуемые здания сооружений, расположенные по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, промышленная зона и право заключения договора аренды земельных участков	Характеристика объектов недвижимости: — капитальное строение с инвентарным номером 252/С-10255 (здание специализированное для рыбодов-ства — здание цеха выращивания молоди) — одноэтажное кирпично-панельное здание, фундамент бетонный, перекрытия — ж/б плиты, крыша рулонная совмещенная, общая площадь 933,8 кв.м, с ограждением двумя воротами и калиткой, 1991 года постройки; — капитальное строение с инвентарным номером 252/С-14871 (сооружение специализированное автомо-бильного транспорта и автотворочного хозяйства — внутриобъектные дороги и площадки рыбного хозяйства № 02067), общая площадь 3076,0 кв.м, материал покрытия — гравий, бетон; — капитальное строение с инвентарным номером 252/С-14763 (сооружение специализированное водохо-зяйственного назначения — прудостойник № 0002066) — общая площадь 44745,0 кв.м; — капитальное строение с инвентарным номером 252/С-10256 (здание специализированное обрабатывающей промышленности — здание насосной воздуховод) — одноэтажное кирпично-панельное здание, фундамент бетонный, перекрытия ж/б, крыша рулонная, общая площадь 356,5 кв.м, 1991 года постройки; — капитальное строение с инвентарным номером 252/С-14851 (сооружение специализированное автомо-бильного транспорта и автотворочного хозяйства — подъездная автодорога на рыбное хозяйство № 002065) — общая площадь 3038 кв.м., материал покрытия — асфальтобетон, гравий. Земельные участки: с кадастровым номером 241800000009002221, площадью 0,1429 га для содержания и обслуживания подъездной автодороги на рыбное хозяйство в промышленной зоне г. Новополоцка (зе-мельный участок для размещения объектов улично-дорожной сети общего пользования); с кадастровым номером 24180000000900118, площадью 3,5727 га для содержания и обслуживания промышленной площадки Новополоцкой ЗЭУ в промзоне г. Новополоцка (земельный участок для размещения объектов промышленности); с кадастровым номером 22380000028000112, площадью 5,0069 га для содержания и обслуживания производственной площадки. Использование для размещения объекта производственного назначения, сроком аренды 20 лет. Ограничение в использовании земель: водоохранная зона вне при-брежной полосы реки Западной Двина.	1621997007	324399400

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витебскоблимуществе», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476966, сайт www.gki.gov.by, www.fondgisom.vitebsk.by, e-mail: vofit@tut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго», телефон в Витебске (0212) 475299.

Условия предоставления земельных участков: — земельные участки с кадастровыми номерами 241800000009002221 и 24180000000900118: в аренде шесть месяцев со дня подписания договоров аренды земельный участок в установленном порядке обратится за государственной регистрацией земель-ных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них в организацию по государственной регистрации недвижимости имущества, прав на него и сделок с ним; получение в установленном порядке в случае изменения назначения недвижимого имущества разрешения Новополоцкого горисполкома на проведение проектно-исследовательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; осуществление строитель-ства (благоустройство территории) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; — земельный участок с кадастровым номером 22380000028000112: в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией предоставляемого земельного участка, прав и ограничений (обременений) прав на него в Полоцкий филиал РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному када-стру» (г. Полоцк, ул. Свердлова, 22); а также изменение назначения недвижимого имущества получить в Полоцком райисполкоме необходимые разреше-ния на строительство и (или) реконструкцию объек-та объекта (решение о разрешении проектно-ис-следовательских работ и строительства объекта, архитектуру-планировочное задание, технические условия на инженерно-техническое обеспечение объ-екта строительства, заключение согласующих орга-низаций в установленном порядке); вехи хозяйствен-ной деятельности на предоставляемом участке в строгом соответствии с требованиями статьи 77 Во-дного кодекса Республики Беларусь.

Аукцион состоится 11 июня 2012 г. в 15 часов в здании Фонда «Витебскоблимуществе» по адре-су: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

1. Для участия в аукционе приглашаются гражде-но, юридические лица и индивидуальные предпри-ниматели Республики Беларусь, иностранные инве-сторы, а также консолидированные участники — два и более субъекта малого предпринимательства — инди-видуальные предприниматели и (или) микрооргани-зации. Участнику необходимо подать заявление и подписать соглашение установленной формы с фон-дом «Витебскоблимуществе».

2. Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также представляют: юридическими лицами Республики Беларусь — доверенность, выданную представителем юридического лица, копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; физическим лицом — нотариально удостове-ренное удостоверение личности; инди-видуальными предпринимателями — копия доку-мента, подтверждающего государственную регистра-цию индивидуального предпринимателя, без нотари-ального засвидетельствования; иностранными юри-дическими лицами — копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-ния (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодате-льством страны происхождения с нотариально удостове-ренным переводом на белорусский (русский) язык; представителем индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность, пред-ставителем индивидуального юридического лица — лег-ализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредито-финансовой организацией, с нотариально удостове-ренным переводом на белорусский или русский язык. Иностранцам гражданам или лицам без граждан-ства — документ о финансовой состоятельности, вы-данный обслуживающим банком или иной кредито-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-ставитель) представляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия. Кон-солидированными участниками для участия в аук-ционе к заявлению прилагаются: оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе; заверен-ная банком копия платежного поручения о перечис-лении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; копии документов, подтверж-дающих государственную регистрацию индивидуаль-ных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аук-ционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководи-теля и печатью.

3. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) представляет документ, удосто-веряющий личность, и доверенности, выданные ин-дивидуальными предпринимателями и (или) микро-

Государственное предприятие «Белрыба», расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Стебенёва, д. 2, НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

Размер предполагаемого уставного фонда: 1 84 000 000 000 рублей. Уставный фонд разделен на 41 818 182 акции номинальной стоимостью 4 400 белорусских рублей.

Предполагаемое количество акций создаваемого ОАО, выделяемых для продажи работникам, привнесенным к ним лицам и иным лицам, составляет 50%.

Члены коллектива работников государственного пред-приятия «Белрыба», а также лица, привнесенные к ним, намеренные приобрести акции за деньги на льготных усло-виях (на 20% ниже номинальной стоимости), могут обра-щаться в отдел правовой и кадровой работы государствен-ного предприятия «Белрыба» с 08.30

Астравецкая пляцоўка

УСЕ БАКІ МІРНАГА АТАМА

НАПРЫКАНЦЫ сакавіка ў Астраўцы прайшоў першае пасяджэнне аперацыйнага штаба па будаўніцтве Беларускай АЭС. Першым узяцця за абмеркаванне рабочых пытанняў, службовыя асобы пабывалі ў царкве Святых апосталаў Пятра і Паўла, дзе быў адслужаны малебен за пачатак добрай справы. Шэраг аб'ектаў вытворчай, жылёвай, інжынернай і транспартнай інфраструктуры АЭС ужо ўведзены ў эксплуатацыю, а неўзабаве павінна распачацца работа на катлаванне станцыі. Сёлета прадуладжана будаўніцтва сетак газа- і водазабеспячэння, каналізацыя, ачышчальныя збудаванні, бетонна-растворнай, арматурнай гаспадаркі, сталовай, офіса генпадрадчыка, да пачатку ацэляльнага сезона — газавай кацельні... У гэтым артыкуле сабраны некаторыя «карцінкі» і меркаванні па тэме будаўніцтва АЭС і звязаных з гэтым перацманах на Астравеччыне.

Інфармацыя без грыфа «сакрэтна»

У рэдактар па рэдакцыйнай газетэ «Астравецкая праўда» Ніны РЫБІК малая радзіма засталася ў чарнобыльскай зоне, і менавіта Астравеччына ў цяжкаю часіну «прытуліла» яе да сябе.

— Калі мець на ўвазе будаўніцтва АЭС, да чаго сёння схільнеца грамадская думка ў раёне?

— У сваёй большасці, па нашых назіраннях, апытныхх, нейкіх нават бытавых стасунках, людзі зацікаўлены ў будаўніцтве станцыі. Таму што, калі глядзець на рэчы рэальна, у раёне, па вялікім рахунку, прамысловасці няма, а толькі сельская гаспадарка. І раней моладзь не імкнулася сюды ехаць, бо не бачыла перспектывы. Жыхароў станавілася ўсё менш. Людзі кажаць пачатку будаўніцтва АЭС з надзеяй, што будзе праца, прыстойная заробкі — не толькі на самой станцыі, але і на аб'ектах інфраструктуры. Я асабіста ведаю людзей, чые дзеці выбіраюць вучобу менавіта па такіх спецыяльнасцях, каб вярнуцца ў Астравец. Прычым з разлікам працаўладкавацца не толькі на будучай станцыі, а па розных іншых кірунках, звязаных з будаўніцтвам АЭС.

Вядома, ёсць і тых, хто супраць будаўніцтва станцыі. Іх можна падзяліць на дзве катэгорыі. Невялікая частка — гэта, так бы мовіць, прафесійная апазіцыя. Яны заўсёды супраць усяго, што б ні рабіла ўлада. І ёсць людзі (у іх прысутнічае гэты «чарнобыльскі синдром»), якія сумняваюцца: «Як яно будзе? А раптам...». Але ў апошнія гады была праведзена такая вялікая растлумачальная работа, што, мне здаецца, у тых, хто пабываў на будаўніцтве АЭС, гэты страх сышоў.

Кампетэнтныя звесткі па тэме атамнай энергетыкі можна атрымаць, напрыклад, звярнуўшыся ў інфармацыйны цэнтр дырэкцыі будаўніцтва АЭС, які працуе ў Астраўцы.

— Кожны чалавек можа сюды зайсці, задаць пытанне і атрымаць адказ. Мы гатовы прыняць дэлегацыю з любога рэгіёна, прычым калі ёсць патрэба, то і ў выхадныя, — гаворыць кіраўнік групы па інфармацыйнай рабоце ДУ «Дырэкцыя будаўніцтва атамнай электрастанцыі» Эдуард СВІРЫД. — З кастрычніка 2009 года ў інфармацыйным цэнтры пабывала каля 4 тысяч чалавек, у тым ліку з Польшчы, Германіі, Японіі. Праўда, ні адзін з мясцовых праціўнікаў будаўніцтва АЭС тут не быў. Ім уласцівыя, як і правіла, катэгарычнасць высоку (усё, маўляў, дрэнна і не можа быць ніякіх сумненняў) і адмова ад дыскусіі за адным сталом.

— Ці дапамагла растлумачальная работа змяніць сваё меркаванне тым жыхарам Астравеччыны, якія спачатку з апасеннем ставіліся да будаўніцтва АЭС?

— Некаторыя грамадзяне з аддаленых ад нас мясцін Беларусі ледзь не калі скроні пальцам круцяць: маўляў, вы там, у Астраўцы, агулам выступаючы за гэтую АЭС, недалёкія, тупаватыя, нічога не разумееце. Я на гэта адказваю, што мы больш «у тэме» мірнага атома, чым жыхары Гродна, Мінска і іншых рэгіёнаў. Мы больш інфармаваныя. І таму лухта, «страшылка» пра тое, што быццам у нас пабудуюць рэактар чарнобыльскага кшталту, як сказаў адзін з нашых апанентаў, ужо не пройдзе. Бо многія ведаюць, што тут будзе зусім іншая тэхналогія, чым у Чарнобылі і на Фукусіме. І тым пытанні, якія могуць паўплываць на бяспеку, вырашаны ўжо на стадыі праекта.

Таму ўмацавання даверу жыхароў раёна, ды і ўвогуле краіны, да будаўніцтва АЭС мы прадоўжым падчас гутаркі з Уладзімірам ГОРЫНЫМ, які працуе ў атамнай энергетыцы з 1979 года. Пачынаў з рабочага, начальніка змены на Ровенскай атамнай станцыі, узначальваў хімічны цэх на Балакоўскай станцыі, цяпер — намеснік галоўнага інжынера Дырэкцыі будаўніцтва Беларускай АЭС.

Дарчы, начальнік ідэалагічнага аддзела Астравецкага райвыканкама Аляксандр Клімчэня і Уладзімір Горын — у пэўным сэнсе калегі. З 2008 года, калі пачаліся размовы аб верагоднасці будаўніцтва на Астравеччыне атамнай электрастанцыі, яны разам з Эдуардам Свірыдам і іншымі пабывалі літаральна ў кожным населеным пункце раёна, выступалі ва ўсіх вытворчых калектывах, арганізацыях, школах. З'ездзілі таксама ў Пастаўскі, Мядзельскі, Ашмянскі, Смагарскі раёны... Акрамя таго, для прадстаўнікоў грамадскасці была арганізавана паездка ў Санкт-Пецярбургскі інфармацыйны цэнтр «Расатама», плануецца і наведванне Калінінскай АЭС.

— Разам з мясцовай уладай мы з самага пачатку былі за адкрыты дыялог з людзьмі. Прычым не імкнуліся нешта ўпаіць, — кажа Уладзімір Горын. — Мяркую, што ў асноўным людзі нас разумюць. Самая спрыяльная аўдыторыя — гэта, на маю думку, тых, хто ў нечым сумняваецца. Чалавек задае пытанні, якія яго хваляюць, і атрымлівае інфармацыю, што дазваляе яму зрабіць нейкія высновы. А вось з тымі, хто не гатовы да дыялогу, размаўляць цяжка. Як ні дзіўна, катэгарычныя праціўнікі АЭС у дзяляло не ўступаюць.

Дарчы, цяперашні інфармацыйны цэнтр — гэта толькі пачатак. У першыя будзе створаны такі цэнтр, які дазволіць даведацца аб рабоце станцыі ў рэжыме рэальнага часу — нагрузка, магнутнасць, радыяцыйная сітуацыя... Ужо цяпер на Астравеччыне (Міхалішкі, Гервяты, Трохенкі-1) устаноўлены аўтаматычныя пункты вымярэння магнутнасці дозы гама-выпраменьвання ў рэальным часе. Колькасць іх Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя плануе павялічыць да пятнаццаці. І яшчэ да пуску АЭС у Астраўцы і ў буйнейшых населеных пунктах раёна мяркуецца ўстанавіць электронныя інфармацыйныя тابلэты з указаннем бягучага радыяцыйнага фону. Каб людзі маглі пераканацца, што ён не змяняецца з пачаткам эксплуатацыі атамнай электрастанцыі.

— Магчыма, з'явіцца і нейкія формы грамадскага кантролю за дзейнасцю АЭС, — не выключыў Уладзімір Горын.

— А чаму не атрымліваецца дыялог накіт Беларускай АЭС з літоўцамі?

— Мы адказалі на ўсе пытанні суседзяў. Цяпер у іх адзін аргумент: навошта

будуецца за 50 кіламетраў ад Вільнюса? Аднак мы самі вырашаем, дзе нам будаваць, і ні ў адным дакуменце МАГАТЭ ніякіх абмежаванняў па гэтым пытанні няма. На мой погляд, пазіцыя афіцыйнага Вільнюса тлумачыцца тым, што атамныя электрастанцыі, якія будуць пабудаваны на астравецкай пляцоўцы і ў Калінінградскай вобласці — гэта рэальныя канкурэнты магчымай Віслінскай АЭС. Тым больш, што яна «спазняецца» ў параўнанні з намі і расіянамі. Дарчы, апошняю збіраюцца будаваць... за 2,5 кіламетра ад мяжы з Беларуссю, выкарыстоўваючы для станцыі ваду з памежнага возера Дрысвяты.

Выпрабаванне адказнасці

Каб выключыць любыя фактары рызыкі, былі вывучаны 74 патэнцыйныя пляцоўкі для размяшчэння Беларускай АЭС. У выніку выбралі найлепшае месца з пункту гледжання геалагічных, гідралагічных, атмасферных і іншых фактараў. Але ёсць і яшчэ адна адметнасць, якая ўжо можа лічыцца фірменным знакам Астравеччыны: для большасці мясцовых жыхароў уваходзіць у звычайку імкненне да парадку. Іх ужо не трэба, як калісьці, кантраляваць, прымушаць — ім самим падабаецца, каб усюды было чыста і ўтульна. Так, гэта важна найперш для саміх людзей. Але, разам з тым, арганічна спалучаецца і з найвышэйшым узроўнем парадку і адказнасці ў сферы атамнай энергетыкі. І ёй, напэўна, ужо не абісціцца без астравецкіх кадраў.

— Падыходы да 1986 года і пасля адрозніваюцца кардынальным чынам, — падкрэслівае Уладзімір Горын. — Калі раней, дапусцім, маглі адразу ж накіраваць чалавека на выкананне нейкай работы, то цяпер такога немагчыма ў прынцыпе. Роботнік павінен праціць падрыхтоўку, здаць экзамены, і толькі потым ён атрымае доступ да самастойнай працы. І чым вышэй спецыяліст падымаецца «па службовай лесвіцы», тым больш патрабаванняў да яго прад'юцтва. Трэба пастаянна вучыцца, працаваць над сабой, здаваць экзамены. Здаў экзамен — працягвайце работу, не здаў — вольны.

У тым, што з атамнай энергетыкай не жартуюць, можна пераканацца ўжо цяпер, на будаўніцтве аб'ектаў інфраструктуры АЭС. Прадстаўнікі генпадрадчыка (расійскае ЗАТ «Атамстройэкспарт») каруюць штрафнымі санкцыямі нават за курэнне ў неналежным месцы, прычым не самога работніка, а яго арганізацыю.

Дарчы, на пасяджэнні штаба па будаўніцтве АЭС дырэктар генпадрадчыка інжынернага Валерыі ЛІМАРОНКА паведміў, што нейкая спецыяльная будаўнічая арганізацыя стварацца не будзе — паколькі адсутнасць канкурэнцыйных расхалоўджвае. Аб'ём работ атрымаюць на конкурснай аснове тых, хто даказаў, што здольны працаваць у патрэбным тэмпе і з належнай якасцю. Прычым беларуская арганізацыя, у якой няма вопыту будаўніцтва АЭС, будучы вучыцца на неастравецкай пляцоўцы, а падчас папярэдняй стажыроўкі на расійскіх станцыях.

Выпрабаванне адказнасці маштабных задат праходзіць цяпер на Астравеччыне і мясцовай уладай. Прычым задатчы ў яе, можа, нават больш складана, чым у будаўнікоў. За прафесіяналаў, для якіх вызначаны крытэрыі фінансавання, перажываць не трэба. А вось ці ўсё прадуладжана ў плане комплекснага развіцця Астравецкага краю? Ці будзе адпавядаць патраба-

ванням горада энергетыкаў сацыяльна-эканамічная сфера?

Што датычыцца карысці праекта будаўніцтва АЭС для мясцовых жыхароў, то старшыня Астравецкага райвыканкама Адам КАВАЛЬКА ўжо сёння прыводзіць канкрэтны прыклад. У мікрааёне №1 з дапамогай Дырэкцыі будаўніцтва АЭС пракладзены водаправодныя, каналізацыйныя сеткі, газавод, пабудаваны трансфарматарныя падстанцыі — пляцоўка цалкам падрыхтавана пад усяю інфраструктуру. Там размешчаны чатыры кааператывы жылыя дамы, і для кожнага забудоўшчыка, вядома ж, больш выгадна, калі ўжо ёсць камунікацыі.



Фотаздымкі Андрэя ПАМЕЛІЦЫ

«Кадровыя» пытанні

Сёлетняй восенню на пляцоўцы АЭС будучы заняты больш за 2 тысячы работнікаў, а ў 2014 годзе іх колькасць павялічыцца да 7—8 тысяч. Плюс будаўнікі горада энергетыкаў. У сувязі з гэтым, зразумела, ёсць праблемы літаральна ва ўсіх сферах абслугоўвання людзей. Цяпер праводзіцца рэканструкцыя убойнага і каубаснага



На аб'ектах вытворчай і жылёвай інфраструктуры; інфармацыйны цэнтр АЭС.



Фотаздымкі Андрэя ПАМЕЛІЦЫ

цэхаў спажывакоператыву, неўзабаве пачнецца мадэрнізацыя хлебазавода. Рэальныя ўлады разлічваюць і на інвестараў, запрашаючы іх да будаўніцтва прадпрыемстваў гандлю, грамадскага харчавання, цэнтра па аказанні клінічных паслуг, птушкафабрыкі, комплексу прыдарожнага сэрвісу, цяпільнага камбіната і іншых аб'ектаў. Зацкаўленасць бізнесу ёсць.

У прыватнасці, турэцкая фірма будзе будаваць гасцініцу, з шэрагам прапануў нядаўна прыезджала група літоўскіх прадпрыемстваў. А кошт зямельнага ўчастка плошчай у 1 гектар пад будаўніцтва гандлёвага цэнтра падняўся на аўкцыёне з 12 да 962 мільёнаў рублёў.

Куды больш складана з сацыяльнай часткай інфраструктуры, якая ўваходзіць у праект будаўніцтва АЭС у асноўным чыста мінімальна, у арга-

нізацыйным, а не фінансавым парадку. А закладзенымі бюджэтнымі сродкамі сёчасова вырашыць праблему, напрыклад, з недаходам месцаў у дзіцячых садках (сёння яны ў Астраўцы перапоўнены, а каля 30 дзяцей сядзяць па дамах) альбо з будаўніцтвам устаноў адукацыі і аховы здароўя, вельмі складана. Менавіта сёчасова, каб не адстаць ад каласальнага павелічэння колькасці насельніцтва ў горадзе энергетыкаў і не выклікаць сацыяльнай напружанасці.

Прычым важна наклапаціцца не толькі аб канкрэтных аб'ектах, але і аб забеспячэнні іх кадрамі. У прыватнасці, расіяне запатрабавалі, каб на будоўлю АЭС пастаянна дэжуріла машына хуткай дапамогі. Аднак на тры «карэты» ў Астраўцы — ніводнага ўрача, а толькі фельчары. А ўвогуле ў раёнай медычнай службе — 17 ураччэбных вакансій. Гэта і сёння праблема. А заўтра?

Альбо таксама пытанне: як адб'еца будаўніцтва АЭС на мясцовым рынку працы?

— Так, мы чакаем, што заробкі на будаўніцтве аб'ектаў інфраструктуры і самай станцыі будучы непараўнальны з тымі, што ёсць на існуючых прадпрыемствах. Таму трэба захаваць кадры, і перш за ўсё на вёсцы, — адзначае Адам Кавалька. — Я лічу, што тэхніка, сучасныя тэхналогіі ў жыццёлагадоўлі дазваляюць працэнтаў на 20-30 скараціць кадравы склад занятых у сельскагаспадарчай вытворчасці. Ды і ў «канторах» трэба людзей скарачаць. Аднак, каб лепшыя там усё ж засталіся, трэба павялічыць зарплату, што дасягаецца ростам вытворчасці і скарачэннем выдаткаў. Мы над гэтай праблемай працуем.

Барыс ПРАКОПЧЫК

Можна, калі асцярожна

ЁСЦЬ ТАКАЯ ПАТРЕБА...

У бліжэйшай будучыні чалавецтва наўрад ці зможа адмовіцца ад атамнай энергетыкі. Эканамічна шматлікі краіны вельмі моцна звязаны на працы АЭС, таму ліквідаваць іх немагчыма, асабліва ў такіх дзяржавах, як Францыя, Канада і інш. У прагнозе развіцця сусветнай энергетыкі, падрыхтаваным Міжнародным энергетычным агенствам, гаворыцца, што доля атамнай генерацыі ў агульнасусветнай вытворчасці электраэнергіі вырасць да 2035 года на 70%.

Цяпер шэраг вядучых дзяржаў прызналі, што яны маюць вострую патрэбу ў атамнай энергетыцы. Так, у Францыі была праведзена праверка ўсіх АЭС, але ні адна з іх не была закрыта. Нядаўна прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выказаў намер запатрабаваць ад апэратараў падаўжэнне тэрміну эксплуатацыі рэактараў да 40 гадоў. Ракамендцыі аб падаўжэнні службы АЭС былі дадзены ўрадавай камісіяй Францыі, у дакладзе якой падкрэслена, што для краіны гэта будзе разумным аберажэннем сродкаў. Больш за тое, плануецца будаўніцтва новага рэактара для АЭС Penly на поўначы Францыі, а таксама распрацоўка рэактараў чацвёртага пакалення.

У ЗША 9 лютага гэтага года Камісія па ядзерным рэгуля-

ванні ўхваліла будаўніцтва новых атамных рэактараў. Гэта адбылося ўпершыню за апошнія 30 гадоў.

Паказальным для Францыі і іншых краін Еўропы стаў прыклад Германіі, якая, прыняўшы паспешлівае, палітычна матываванае рашэнне аб закрыцці некалькіх АЭС, ва умовах анамальна нізкіх тэмператур мінулай зімы была вымушана падключыць рэзервовыя магнутнасці.

Тым не менш, казаць аб тым, што ва ўсім свеце стаўленне да атамнай энергетыкі стаючае, вядома, нельга. У першую чаргу гаворка ідзе аб Японіі, дзе жыхары па-ранейшаму знаходзяцца ў страху. Цяпер у Японіі дзейнічае з'яўляюцца толькі тры з 54 атамных рэактараў. Але нават там, нягледзячы на аварыю, не змогуць адмовіцца ад атамнай энергетыкі, кажуць эксперты.

Вядома, акрамя эканамічных момантаў, вельмі важным з'яўляецца і экалагічны аспект. Па вялікім рахунку, АЭС, калі яны надзейна абаронены, не даюць ніякіх выкідаў, у адрозненне ад традыцыйных крыніц энергіі, сцвярджаюць вучоныя. На іх думку, зараз будуюцца больш абароненыя, надзейныя станцыі, а ахоўныя механізмы ўдасканалюцца з кожным годам.

Святлана БУСЬКО

Ну і ну!

Сагнаў карэту хуткай дапамогі

Жыхар Віцебска сагнаў машыну хуткай неадкладнай дапамогі. А трэція гадына ночы ў раёне аўтагэзаля, каля будынка Віцебскай гарадской станцыі хуткай і неадкладнай дапамогі па вуліцы Касманаўтаў з'ездзіў залез у незамкнутую аўтамашыну. Ключы былі пакінуты ў замку запальвання. Ужо хвілін праз 30 гончыхыя «хуткай» затрымалі. Адрэзала следчага камітэта заведзена крымінальная справа.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

БЕЛАРУСКАЯ ЦЭГЛА ДЛЯ ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ НОВАБУДОУЛЯЎ

У пачатку красавіка беларускі завод будаўнічых матэрыялаў у Венесуэле пачаў выпускаць сваю першую прадукцыю. Пакуль што канвеер працуе ў тэставым рэжыме, але ў бліжэйшы час ён нарочіць сваю магнутнасць, каб вырабляць 125 тысяч тон гатовай прадукцыі за год. Карэспандэнт «Звязды» пабываў на сумесным беларуска-венесуэльскім прадпрыемстве і на свае вочы пабачыў, як інтэрнацыянальны калектыв рыхтуецца да здачы пад ключ самага буйнога ў Лацінскай Амерыцы прадпрыемства такога профілю.

ДЗЕ РАНЕЙ ПАНАВАЛІ ДРАПЕЖНІКІ

Сёння стала рэальнасцю тое, што яшчэ ў лістападзе 2009 года мне здавалася вельмі далёкім.

Сябры-землякі прывезлі мяне на аб'ект, дзе панавалі непразлыя зараснікі калючых раслін. З усяго жывога я заўважыў толькі гіганцкую ігуану і грымучую змяю cascabeli. У небе луналі грыфы, якіх тут называюць «самура». Да поўнага спісу драпежнікаў не хапала толькі тыгра-людоеда, зубастага каймана і крыважэрных абарыгенаў з мачэтэ. Пра апошніх я пажартаваў дарма. Нам на сустрэчу кінуліся перапалханая ахоўнікі.

— Сеньёры, вам трэба быць пільнымі! Сёння ўначы маладранцы прыгналі сюды скрадзены аўтамобіль, знялі з яго ўсё каштоўнае, а затым спалілі.



Венесуэльскія апалушчыкі-бетоншчыкі.

«Маландрасамі» ў Венесуэле называюць зладзеяў, для якіх абраваць і нават забіць чалавека — справа адной хвіліны. Яшчэ «маландрасы» крадуць людзей з мэтаю атрымаць выкуп. А каб паскорыць працэс, адсякаюць палец. Так што, перш за ўсё сябры-землякі папярэдзілі мяне пра паводзіны пры абрабаванні. Пасля інструктажу я адважыўся ўскараскацца на высачэзны ўзгорак з пяску і глею, каб зрабіць першае гістарычнае фота. На лустцы, якая раскінулася ўздоўж шашы, беларусы мусілі пабудавать завод, які на той час атрымаў працоўную назву — цагельня.

— Сеньёры, вам трэба быць пільнымі! Сёння ўначы маладранцы прыгналі сюды скрадзены аўтамобіль, знялі з яго ўсё каштоўнае, а затым спалілі.

кубаметраў грунту. У прэс-рэлізе прадпрыемства названа дакладная лічба — 1 150 000 м³ і тут жа дадзена: «гэтага аб'ёму хопіць, каб засыпаць даверху чашу футбольнага стадыёна Уэмблі ў Лондане».

Побач з асноўным аб'ектам вырастае перасоўны «гарадок» з пяці вагончыкаў для інжынерна-тэхнічнага персаналу. Тут ёсць усё патрэбнае для працы і адпачынку: інтэрнэт, офіснае абсталяванне, сталовай, душавыя і нават... лазня.

У тым жа годзе будоўля атрымлівае з Беларусі кар'ерную і аўтамобільна-грузавую тэхніку — 133 адзінкі самазвалаў «МАЗ», «МЗКЦ» і францускія пагрузчыкаў «Амкадор».

Наступным этапам стала ўз'ядзенне металічных канструкцый, агульная вага якіх складае каля паўтары тысячы тон.



Будаўніцтва глінасковішча.

Адбываецца асвячэнне будоўлі праваслаўным свяшчэннікам — айцом Паўлам Волкавым, настаяцелем храма св. Мікалая Мірлікійскага ў Каракасе.

Адначасова будаваўся АБК — адміністрацыйна-бытавы комплекс. Тут размяшчаецца венесуэльскі персанал, які будзе кіраваць заводам пасля ад'езду беларусаў. А пакуль венесуэльцы пераймаюць наш вопыт, ладзяць прэс-канферэнцыі, ініцыююць дабрачынныя акцыі для тутэйшага насельніцтва і выдаюць малатрыжаны біюлетэнь на іспанскай мове.

Прэзідэнт беларуска-венесуэльскага прадпрыемства Карла Фермін на сустрэчы з журналістамі не хавае свайго задавальнення ходам работ: «Закончана ачыстка ад дрэў першых 10 гектараў. Запасы сыравіны складаюць 8 мільёнаў тон. Магнутнасць

завода разлічана на вытворчасць 25 мільёнаў цагляных блокаў у год, што ў сваю чаргу дазволіць пабудавач не менш за 11 тысяч кватэр плошчай 100 м кв. кожна».

Тым часам пачынаецца пастаўка тэхналагічнага абсталявання для вытворчай лініі. Галоўная адметнасць гэтага этапу работ — упершыню ў гісторыі Венесуэлы тут выкарыстаны беларускі прынцып паралельнага праектавання і будаўніцтва.

2011 год. Завяршэнне будаўніцтва галоўных карпусоў. Пачатак мантажных і пусканаладчых работ.

2012 год. Падрыхтоўка да здачы аб'екта пад ключ. Тэставая вытворчасць першай прадукцыі.

Мой мінулы візіт на будоўлю адбыўся два тыдні таму. Пашанцавала з часам прыезду — на канвееры з'явілася «каубаса». Так на сваёй прафесійнай мове тэхналогі называюць гліняную

масу, якая, нібыта з мясарубы, высоўваецца на канвеер. Я памацаў кавалачак тэставай «каубасы», яна здалася цёплай і мяккай, як пластылін.

Далей «каубасу» наразаюць на «порцыі», гэтак званыя керамічныя блокі. Наступныя этапы — сушка і агіны і яе абпальванне ў прамысловай печы.

Я сфатаграфавал першую беларуска-венесуэльскую цэглу, але здымак у рэпартаж не ўключыў. Каб не сурочыцца Метамарфоза пераўтварэння цаліны ў найсучасны аб'ект — галоўнае, што мне хацелася данесці да нашага чытача.

ПАСТСКРЫПТУМ, АБО БЕЛАРУСКІ УКЛАД У БАРАЦЬБУ

З ВЕНЕСУЭЛЬСКИМ БЕСПРАЦОЎЕМ Згодна з тэхнапартам аб'екта, венесуэльскія кадравы састаў для абслугі зладзенага завода павінен будзе складацца 148 чалавек. Але колькасць



Самы буйны ў Лацінскай Амерыцы завод будаўнічых матэрыялаў, красавік 2012 г.

працоўных месцаў павялічылі з 240. Так, ідучы наасцяраг па жаданнем венесуэльскага боку, беларусы наўпрост паўдзельнічалі ў «Нацыянальнай праграме па стварэнні новых працоўных месцаў».

Ускона ж наш унёсак значна большы — павелічэнне вытворчасці будаўнічых матэрыялаў у маштабах Венесуэлы на справе прывядзе да стварэння тысяч і тысяч новых працоўных месцаў.

Андрэй СМІРНОЎ, фота аўтара. Каракас — Мінск, спецыяльна для «Звязды».

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

5 июня 2012 г. проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

Table with 5 columns: № п/п, Адрес земельного участка, Кадастровый номер участка, Площадь, га, Целевое назначение - строительство. Lists 9 lots for auction.

Table with 5 columns: Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций, Срок аренды (лет), Начальная стоимость, б/п, рублей, Сумма задатка, б/п, рублей, Затраты на подготовку документации, б/п, рублей. Lists 9 lots with details.

1. Организатор аукционных торгов - управление коммунальной собственности и приватизации горисполкома.

4.2 индивидуальные предприниматели - копии свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования.

Ограничения в использовании: охранная зона линии электропередачи - 0,0006 га.

4.3 представители гражданина или индивидуального предпринимателя - нотариально удостоверенную доверенность.

ОАО «ДРЕВСТОЙ» (УНП 600013410)

Адрес: 223028, Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Линеиная, 3, тел. 335 21 73

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2012 г. Table with columns: Наименование статьи, Код стр., На начало отчетного периода, На конец отчетного периода.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 01 января по 31 декабря 2011 г. Table with columns: Наименование показателя, Код стр., За отчетный период, За аналог. период.

Table with columns: Наименование показателя, Ед. изм., За отчетный период, За аналог. период.

Дата проведения годового собрания акционеров 28.03.2012 г.

Директор А.Е. Кравченко

ОАО «СТРОЙДЕТАЛИ»

извещает о проведении 23 мая 2012 года внеочередного собрания акционеров общества по адресу: г. Вилейка, ул. Стахановская, 134, помещению столовой.

- Повестка дня: 1. Уменьшение уставного фонда за счет аннулирования акций, выкупленных на баланс общества.

Table with columns: № п/п, Наименование лотов, Начальная цена (б/п, руб.), Б/п НДС.

Конкурсный управляющий ОДО «ДЕВАН-спецстрой» Е.А. Кудренко - организатор торгов, извещает о проведении 17 мая 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 8-25 ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА.

ООО «Страховой Партнер» БАЛАНС на 01 января 2012

Table with columns: Актив, На начало года, На конец отчетного периода. I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Table with columns: Наименование показателя, За отчетный период, За аналог. период.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достоверную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Страховой Партнер» не содержит существенных искажений.

Полагаю, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Страховой Партнер».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 17 мая 2012 года проводит 3-ий повторный открытый аукцион от 29 февраля 2012 года, 5-ый повторный открытый аукцион от 30 марта 2012 года и 7-ой повторный открытый аукцион от 27 апреля 2012 года по продаже имущества республиканской собственности на 8-ом открытом аукционе

Table with 7 columns: Лот, Наименование техники, Местонахождение объекта, Год выпуска, Пробег в км, Начальная цена продажи (б/п, руб.), Сумма задатка (б/п, руб.). Lists 19 lots.

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, каб. № 637 17 мая 2012 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Table with 3 columns: Дата, время и место проведения аукциона, Адрес земельного участка, Целевое назначение.

1. Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола результатов аукциона:

Table with 3 columns: Актив, На начало года, На конец отчетного периода. III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допускается продажа по начальной цене.

3. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом предоставляется расписка внесения платы за предмет аукциона.

